



# РАБОТНИЦА І СЯЛЯНКА

№ 12 СНЕЖАНЬ 1964  
*+ прил.*



Як смачна!

# СМОДКАЯ ФАБРЫКА

Фота П. Нікіціна.

Анастасія Васільеўна Палуэн-  
тава працуе расфасоўшчыцай  
ужо больш трыццаці гадоў.



А гэты здымак зроблены ў загортачным аддзяленні цукерачнага цэха.



Вагаўшчыца Вера Селіванчык.



Пяты ўжо год я выпісваю часопіс «Работніца і сялянка», а  
пішу ў рэдакцыю першы раз. Прабачце, калі ласка, можа што  
не так.

У гэтым пісьме я хачу ад імя жыхароў г. Йашкар-Ала пера-  
даць падзяку калектыву кандытарскай фабрыкі «Камунарка»  
г. Мінска. Я працую прадаўцом у кандытарскім аддзеле ў  
г. Йашкар-Ала Марыйскай АССР. Часта ў наш магазін прыво-  
зяць цукеркі з фабрыкі «Камунарка», і людзі з вялікай ахвотай  
купляюць іх.

Дарагія землякі, я ганаруся за вас, за вашу ўмелую працу!  
Прыемна, калі чуеш ад пакупнікоў добрыя слова ў адрас маіх  
землякоў.

Дзякуем калектыву і жадаем і надалей поспехаў у працы!

М. ЛЫЗО-ДРУЖЫНІНА

У абедзенны перапынак на двары фабрыкі.

# З НОВЫМ ГОДАМ, СЯБРЫ!

З Новым годам, з новым шчасцем віншаем мы сяброў у навагоднюю ночь. І заўсёды ўкладаем у гэтыя слова вялікі змест. Тут спалучающа лепшыя пажаданні ў асабістым і грамадскім жыцці. Як і заўсёды, мы намячаем новыя планы і з новай сілай і энергіяй бяромся за іх выкананне. Але ўсё ж варта ўспомніць добрым словамінулы год, у ім плённа папрацавалі савецкія людзі.

Па ўсёй краіне засвяціліся агні новых прадпрыемстваў і электрастанцый, значна ўзрос выпуск хімічнай прадукцыі, а вытворчасць сталі за год перавысіла выпрацоўку яе ў Англіі, Францыі і Заходній Германіі, разам узятых. Няспынна расце здабыча чыгуну, нафты і электраенергіі ў краіне.

1964 год азнаменаваўся нядрэнным ураджаем. Поўнасцю выкананы дзяржаўны план закупкі збожжа, значна больш, чым у мінулыя гады, вырашчана і закуплена цукровых буракоў і сланечніку, бульбы і іншай гародніны. Плёну працы сваёй радуюцца савецкія людзі, але не супакойваюцца на дасягнутым. Яны ведаюць, як многа яшчэ трэба зрабіць у галіне жывёлагадоўлі, каб наладзіць як належыць справу.

За мінулы год яшчэ больш шырока ўзрос продаж насельніцтву такіх неабходных рэчаў, як адзенне, абутак, болей выпускаецца трыватажных вырабаў, халадзільнікаў, тэлевізараў, веласіпедаў, гадзіннікаў і іншых тавараў.

Добрай справай у гэтым годзе з'явілася прыняцце закона аб павышэнні заработка платы работнікам асветы, аховы здароўя, гандлю і іншых галін. Вырашана пытанне і аб пенсійным забеспячэнні калгаснага сялянства.

Высокага развіцця дасягнула наука ў нашай краіне. Савецкія людзі адкрылі шляхі ў космас. Запуск карабля «Усход»—новая выдатная перамога на гэтым шляху. Яна—яшчэ адно сведчанне эканамічнай магутнасці Савецкай дзяржавы і таго высокага ўзроўню, на які паднялася наша тэхніка, яна ж і паказыў творчага подзвігу наших вучоных і высокай культуры ўсяго савецкага грамадства. Героі-касманаўты лётчык В. Камароў, вучоны К. Феакцістаў і ўрач Б. Ягораў здзейснілі вялікі подзвіг на карысць савецкага народа і развіцця науки для ўсяго чалавецтва.

У барацьбе за выкананне шостага года сямігодкі нядрэнных вынікаў дамаглася і наша рэспубліка. Датэрмінова выконваюцца планы ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Ярка засвяціліся агні ў вокнах многіх навасёлаў. За адзін год пабудавана дзяржаўным і кааператыўным шляхам амаль паўтара мільёна квадратных метраў жылой плошчы. Цудоўная лічба! Яна радуе сэрца кожнага чалавека.

Усё шырэй разгортваецца будаўніцтва хімічных прадпрыемстваў Беларусі. Гарнікі рэспублікі значна перавыканалі план здабычи руды. Хутка расце горад нафтавікоў—Наваполацк. Усе яго жыхары—навасёлы, а горад—суцэльная новабудоўля. У рэспубліцы пачалося будаўніцтва адной з найвялікшых электрастанцый краіны на Лукомльскім возеры. З кожным годам мяніеца аб-

Государства  
БІБЛІОТЕКА СФР  
імені  
В. И. ЛЕНИНА  
1964 г.

Пралетары ўсіх краін, ўяднайцеся!

22305

## РАБОТНІЦА № 12 І СЯЛЯНКА

СНЕЖАНЬ  
1964

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ СОРЫК ПЕРШЫ

лічча рэспублікі. На Рэчыцкім нафтаносным месцанароджэнні забіў яшчэ адзін магутны фантан «чорнага золата».

Усё больш ярка разгараеца полымя сацыялістычнага спаборніцтва працаўнікоў прадпрыемстваў і сельскай гаспадаркі. Пераможцамі ў гэтым спаборніцтве аказалася многа прадпрыемстваў, дзе пераважная большасць рабочых—жанчыны. Гэта іх умелымі і працавітымі рукамі атрыманы вялікія перамогі. Переходныя чырвоныя сцягі і грашовыя прэміі прысуджаны калектывам магілёўскага завода штучнага валакна імя Куйбышава, Віцебскага дывановага камбіната, гомельскай фабрыкі «8-е сакавіка», віцебскай фабрыкі «КІМ», бабруйскай швейнай фабрыкі імя Дзяржынскага і іншым.

Добра працевалі жанчыны Беларусі і сельскай гаспадарцы. Нават не дужа спрыяльныя кліматычныя ўмовы не перашкодзілі вырасці добраў ўраджай. Вялікай перамогі дабіліся славы жанчыны калгаса «Расія» Талачынскага раёна. Звяно Ганны Лагвінаўны Іванюта на 14 гектарах сабрала па 10,2 цэнтнера льнасемя і столькі ж валакна з гектара.

Сацыялізм, мір, свабода народам—напісаў на сваіх сцягах Вялікі Каstryчнік. Камуністычная партыя, савецкія людзі верныя справе і ідэям Каstryчніцкай рэвалюцыі. Мы свята захоўваем запаветы Леніна аб дружбе і братэрстве паміж працоўнымі. Наша Камуністычная партыя і ўрад робяць ўсё неабходнае для таго, каб умацаваць згуртаванасць сацыялістычных краін на надзеі аснове марксізма-ленінізма і пралетарскага інтэрнацыонализму. Гэтага патрабуе жыццё, інтарэсы народаў у будаўніцтве сацыялізма і камунізма, гэтага патрабуюць інтарэсы перамогі нашай вялікай справы на ўсёй зямлі.


Кожнаму добра вядома, што здзяйсненне грандыёзных планаў, запісаных у Программе нашай партыі па пабудове камунізма, магчыма пры ўмове захавання міру на зямлі. Мір патрэбны ўсім працоўным свету, кожнай маці, якая хоча спакойна гадаваць сваіх дзяцей.

Набліжаеца новы, 1965 год. З радасцю чакаюць яго ўсе савецкія людзі і спадзяюцца, што ён будзе шчаслівым. Спадзяюцца на сябе, на свае ўласныя сілы, на свае здольнасці. Савецкі чалавек—вялікі творца новага жыцця, пераўтваральнік, актыўны будаўнік самага светлага, самага цудоўнага грамадства на зямлі—камуністычнага грамадства.

Шчасця і поспеху вам, людзі!

Раніца.

Фота У. Ждановіча.



# СЛАЎНЫ ТЫ ЧАЛАВЕК, ТАМАРА

Цяпер я добра ведаю, які чалавек Тамара. Мяне здзіўляюць і захапляюць яе жыщё і справы... Думаю пра гэта і мне прыходзіць у галаву адна выпадковая жаночая размова, якая, шчыра кажучы, і навяла мяне на знаёмыя з гэтай слáунай маладой жанчынай.

— Глядзі, глядзі, вунь яна пайшла, — спяшаючыся, сказала адна, якая вельмі любіла расказваць усе навіны сваім знаёмым, паціху штурхаючы ў плячу другую.

І абедзве паглядзелі ў акно.

— Што ты там паказваеш? — не зразумеўши, на што суседка зварочвае яе ўвагу, спытала другая.

Я таксама паглядзела ў акно: да інтэрната падыходзіла невялікага росту, з ружовымі стужкамі ў русых косах дзяўчына. Калі яна павярнулася тварам да акна, я заўважыла штосьці ледзь знаёмае ў яе абліччы. Між тым суседкі мае працягвалі размову:

— Яе ўчора ж у наш інтэрнат пасялілі. У той невялікі пакойчык, што стаяў пусты. Ну, ды ёй з дзіцем будзе добра.

— З якім дзіцем?

— З якім?.. З якім?.. Ці ты ў газеце не чытала? Увесь завод толькі і гаворыць пра гэтую дзяўчыну, а ты ніколі нічога не ведаеш.

— А-а, — адазвалася тая, якая менш была дасведчана ва ўсіх заводскіх навінах. — Заводскі камітэт добра зрабіў, што павіншаваў яе з нараджэннем дачкі і падарункі прыслаў новонароджанай. Няхай расце вялікая.

— Расце то расце, але ж без бацькі, — не супакойвалася першая.

Другая злосна спыніла яе:

— І твая дачка расце без бацькі, дык што... Ці ж яе або цябе трэба вінаваціць за гэта і высмейваць?..

...Праз некаторы час я сустрэлася з новай суседкай каля нашага інтэрната. Яна несла на руках маленьку Святлану і нешта ўсё гаварыла ёй, гаварыла...

І твар маладой маці зязу шчаслівай усмешкай. Я не магла не залюбавацца ёю. Шчокі маладзіцы цвілі макавым цветам. А блакітныя очы пад высокімі дужкамі чорных бровоў свяціліся, як зоркі.

Я міжволі спынілася: «Якая прыгажуна! Дзе я сустракала



— А гэтыя дэталі адправіць у зборачны цех, — гаворыць Тамара Новікова Ігнату Іванавічу Сурдаву.

Фота П. Нікіціна.

яе?» — думала я. І раптам успомніла! Успомніла сцэну, асветленую, здаецца, праменнямі гэтай усмешкі... Прагучай голас канферансье: «Чытае Новікова Тамара»... Цяпер я была ўпэўнена, што не памыляюся. Так, гэта яна на навагоднім вечары захапіла ўсіх прысутных сваім мастацкім чытаннем.

Тамара была пераможцай сярод удзельнікаў мастацкай самадзейнасці 23-га рамеснага вучылішча. Гэта было ў 1954 годзе.

Быццам магнітам, цягнула мяне да Тамары. Я вырашыла з ёй пазнаёміцца бліжэй. «Але як гэта зрабіць, — думала я, — трэба шукаць зручны момант, бо можна ж абедзвюм апынуцца ў няёмкім становішчы».

Аднойчы раніцой Тамара прынесла ў яслі сваю дачку.

— Дазвольце паглядзець вашу маленъку, — папрасіла я.

Маладая маці засмяялася і сказала:

— Яна ўжо вялікая! — і паднесла да мяне чарнавокую, са светлымя кучаравымі валасамі, поўную, як ляльку, дзяўчынку. Мы разгаварыліся і пайшли разам. І з таго дня мы пачалі сустракацца і часта хадзіць разам на работу. У вольны час бралі Святлану і гулялі па гораду, наведвалі дзіцячы парк.

Тамара была заўсёды вясёлая, ахвотна расказвала аб прачытанных кнігах і героях, што часцей за ўсё было тэмай нашай гутаркі. Яна мне выказала сваю прагненую мару вучыща далей і стаць артысткай.

У я быў паштоўкі ўсіх артыстаў. Пра іх жыщё і работу яна гаварыла з захапленнем. У той час у Тамары было многа наўнага і дзіцячага, але ўсё гэта ёй пасавала.

Света была яшчэ малая, але Тамара пайшла вучыцца ў вячэрнюю школу.

Раніцай, калі я ішла праз заводскія цехі ў свой цех, Тамара на момант адрывалася ад станка, весела ўсміхалася і махала мне рукой:

— Добрай раніцы!

\* \* \*

Праходзілі дні, тыдні, гады.

Тамара Новікова скончыла 19-ю сярэднюю школу ў Мінску. Зараз яна студэнтка БДУ, а праз год-два атрымае дыплом журналіста.

Ужо 10 гадоў працуе яна на Мінскім мотавелазаводзе. За гэты час яна навучылася валодаць сумежнымі спецыяльнасцямі: токара, слесара, фрэзероўшчыка. Калі

треба каго-небудзь замяніць, працуе і на прэсах. І яе вельмі цяжка знайсці ў цэху: сёння яна тут, а заўтра там, паслязаўтра на трэцім станку...

Прачытаўшы ў газете аб пачыне саратаўца, Тамара задумалася. «А ці змагу так працаўца і я, каб здаваць усе дэталі кантралёрам з першага прад'яўлення?»

І вырашыла: — Змагу.

Раніцой наступнага дня яна перадала заяву начальніку экіпажнага цэха з просьбай дазволіць ёй перайсці на бездэфектную здачу дэталей АТК з першага прад'яўлення. І атрымала дазвол.

Хто-хто, а яна ведала, што знаўцы набыць добрую, бездакорную рэч.

Узяць яе самую. Новы матацыкл «Ява», што купіла яна нядайна, не машина, а золата! Вабіць ён не толькі прыгажосцю, але і яздой. Усе часткі працаўца адмыслова, і ў дарозе не заначуеш каля такай машины.

— Дзякую вам, людзі, у каго такія ўмелыя рукі, — так і хochaцца кожны раз сказаць ёй тым, чымі рукамі зроблена яе прыгажуня «Ява»...

...Канчаўся рабочы дзень. Шэсць кантралёраў акружылі Тамарын станок. У іх руках паблісквалі штангенцыркулі, скобы і мікрометры. Яны ўважліва праглядалі кожную дэталь, а інакш і быць не магло: гэта з'ява ў цэху была першай.

На праходзе затрымліваліся рабочыя. І ўсе з адной думкай: «Ну, як у яе атрымала?

З заміраючым сэрцам стаяла і сама Тамара. Яна нават баялася моцна дыхаць. Не адрывала вачэй ад гары дэталей.

Ей здавалася, што канца не будзе гэтым утулкам, якія яна зрабіла сёння. Але старшы кантралёр Сямёнчык, замераўшы апошнюю, сказаў:

— Выдатна! Вось гэта работа!

Нехта спытаў:

— А план як?

— І план перавыканала.

...Шэсць месяцаў паўтаралася доследная праверка, і ніводнай дэталі кантралёры не вярнулі Тамары Новікавай назад. Яна заўсёды здавала ўсе дэталі з першага прад'яўлення. Пасля ўжо ўсю працу, якую яна вырабляла ў цэху, пачалі прымаць без праверкі.

Яе прыклад перанялі і іншыя. Прыклад ударніка камуністычнай працы.

Гады троі назад Тамара Новіка-

ва падышла да начальніка цэха і сказала:

— Не прысылайце мне больш наладчыка. Сама буду наладжваць станок.

— Упэўнена, што абыдзешся?

— Упэўнена.

— Ну добра. Пасправуй.

І зноў Тамара справілася. І прыклад яе стаў таксама здабыткам многіх.

У Тамары Новікавай заўсёды ёсьць чаму павучыцца. Зараз яна — дыспетчар.


Падрасла і яе дачка Святлана. Яшчэ год — і ў школу пойдзе.

— Яна ў мяне як дарослая, — цешыцца з дачкі маці. — Памагае мне заўсёды...

Жывуць яны дружна і хораша. І радасна глядзець на іх абедзвюх — шчаслівых...

Т. ВЕРАБЁВА

г. Мінск.



За добрую працу  
паважаюць у калгасе  
даярку кам-  
самолку Алена  
Дрыгель.



КАЛі едзеш са Слуцка ў Старобін, на шаснаццатым кілометры крыху ў баку ад шасэ, за невялічкім узгоркам відаць бляшаныя і шыферныя дахі дамоў, белыя сцены калгаснага клуба і чорная воданапорная вежа жывёлагадоўчага гарадка. Калі шчыра казаць, дык гэта вёска нічым не адрозніваецца ад шматлікіх суседніх вёсак Случчыны і Старобіншчыны. Абапал шырокай вуліцы, на якой застылі слупы з туга наптымі правададамі электрычнасці і радыё, стаяць шэрыя драўляныя хаты. Перад вокнамі, што глядзяць вялікімі шыбамі на вуліцу, ад вясны да позняй восені ў гародчыках цвітуць кветкі. Ды і назва вёскі звычайная, празаічная — Прусы. Але чамусьці, калі, праезджаючы па дарозе, я ўбачу здалёк слуп, на якім дошчачка-ўказальнік сваім вастрыём паказвае ў бок гэтай вёсکі, душа пачынае ныць, хochaцца павярнуць туды.

Я добра ведаю прускіх людзей. Яны працевітыя, як пчолы. Можа ва ўсёй акрузе не знайдеш такіх кемлівых, як у Прусах. Здаецца, што сама прырода іх шчодра надзяліла талентам. У вёсцы свае муляры, бетоншчыкі, шаўцы, печнікі, сталяры. Ды хіба можна пералічыць усе рамёслы, што падудалы гэтым людзям. А хто не ведае прускіх музыкантаў? На любым вяселлі звініць медзь прускага духавога аркестра.

І жанкі не такія, як усюды. Надта ж ужо ўвішныя і спрытныя. Можа і невыпадкова, што гонар для хлопцаў навакольных вёсак узяць дзяўчыну з Прусаў.

Расказаць пра ўсіх немагчыма, хоць і многа хто заслугоўвае гэтага. Пра Марылю Балабу можна книгу пісаць. Яе ў вёсцы проста называюць нявесткай. Чаму? Быў час, калі ў аднаго бацькі ў хаце сабраліся троі маладухі і ўсе Марылі. Не будзеш жа іх называць па нумарах. Бацька старэйшую Марылю назваў нявесткай. Так і

прыліпла да яе гэта імя. Марыля Балаба не крыўдуе, што яе кілічыць так. Наадварот, задавлена. Прывыкла.

Нявестцы далёка ўжо за пяцьдзесят, а выглядае маладзей. Яна чымсьці нагадвае ту прыдарожную бярозу, якая не паддаецца часу: учапілася карэннямі ў сухадол і ні вецер, ні люты мароз не можа скрышыць яе. Яна жыве, расце. Так і Марыля Балаба. Як ні цяжка было ёй у жыцці, але яно не скруціла, не зламала Марылю. Ад яе траіх дзяцей, якія толькі пеша хадзілі пад стол, вайна забрала бацьку. У час акупацыі Марыля карміла партызан. У сорак чацвёртым годзе хадзіла ў адным ярме з валом. А за дваццаць пасляваенных год вырасціла столькі льну, што можна было б выткаць ручнік ад Прусаў аж да Масквы. Што датычыць сённяшніх рук, дык яны яшчэ здольны на вельмі многае. Без іх не абыходзіцца ні ў агародзе, ні ў полі. Працуе цётка Марыля, ды яшчэ як. Не кожная маладая патрапіцца за ёю.

Алена Баранчык малодшая за цётку Марылю. Алена і яе біографія — біографія калгаса. Працаўала яна без аглядкі, калі на працадні давалі грамы і капейкі, шчыра працуе і сёння, калі калгас выйшаў ужо на вялікую дарогу і смела крохыць наперад.

Як ні бушавала вясна, як чэрвень і ліпень ні сушылі зямлю, а восень усё ж прынесла хлебаробу багатыя дары. Збажына парадавала важкім коласам, сады — сакаўным яблыкам і мядовай грушай. Калі адстракаталі ў полі жняркі, а жанчыны паднялі са сцелішчай лён, у «Чырвоным Пуцілаўцы» адразу пачалі капаць бульбу.

На двары стаяў верасень. Сонца шчодра пасыпала цяпло. Журавель, — жывы барометр, — адчуўшы, што восень будзе цёплай, не спяшаўся з выраем. Нават жаваранак, хоць і позні для яго час, яшчэ заліваўся сярэбраным званочкам у паднябесці. Старшыня калгаса Аляксандар Фёдаравіч Саматохін

запрасіў мяне праехаць па калгасных уладаннях, каб паказаць, як ірве зямлю маладая руны азіміны, якія на дзіва выраслі сёлета цукровыя буракі. Па дарозе мы завярнулі на бульбянае поле. Жанчыны апрануты па-летняму. Развярнуўшыся шырокім фронтам, яны штурмавалі навораныя рады бульбы. Працавалі моўчкі, абганяючы адна другую. Толькі тады, калі фурман не ўпраўляўся насіць і высыпаць кашы, жанчыны нездаволена шумелі і пускалі шпількі, каб ямчэй дапячы, як ім здавалася, непава-ротлівага хлопца.

Алена Баранчык, быццам камандзір падраздзялення, ішла па сваіх радах уперадзе. Калі мы падышлі да жанчын, яна падняла адно каліва бульбоўніку і паказала цуд. На адным каліве вісела каля пятнаццаці клубняў і кожны быў у два кулакі. Яна гэта рабіла без слова. Але жэст, міміка гаварылі, як задаволены чалавек плёнам сваёй працы, як лёгка ў яго на душы, што зямля так шчодра плаціць людзям.

Радасць Алены перадалася іншым жанкам. Пачалася гутарка пра гаспадарку, пра жыццё. Я падумаў: «Вось дзе агітатар. Без слова, а як запаліла людзей».

Алена іменна такая. Камуніст! Яму заўсёды наперадзе трэба быць.

...У канцы Прусаў жыве Марыя Холад. У свой час бацькі мецілі Марыю ў настаўнікі. Паслухмяная дачка не пакрыўдзіла іх — пайшла ў педвучылішча. І як яна ні хіліла сябе да гэтай прафесіі, усё роўна сэрца адмаўлялася слухаць. Яму цяжка загадаць. Яно выбірае свой шлях і вядзе чалавека па сваёй дарозе.

Сэрца Марыі Холад ляжала да зямлі. Зямлю яна разумела

з маленства. Бывала, бацькі едуць на сваю палоску, а Марыю пад замком пакідаюць у хаце. Дзяўчынка прасіла, плацала, каб і яе ўзялі ў поле. Але слова бацькі было цвёрдае: «Не». Тады Марыя вылазіла праз акно, цягнула за сабою браціка і ішлі на Процераб (так называеца ўрочышча). Тут яна адчуvalа сапраўдную волю.

Хто яго ведае, можа гэта і быў пачатак таго напластавання на душы Марыі, якое дае сябе адчуць на працягу жыцця. З Марыі Холад не выйшла настаўніцы. Яна закончыла сельскагаспадарчую школу і стала аграномам. Зараз Марыя ўзначальвае садова-агародную брыгаду. І тое, што буракі сёлета выраслі, як казаў старшыня калгаса Аляксандр Фёдаравіч, «на дзіва», і галлё яблынь і груш хілілася долу ад важкіх пладоў, і тое, што агуркоў і памідораў не было куды дзяяваць,— вялікая доля працы агранома па прызванию Марыі Холад.

Памятаю, у калгасе пасадзілі цыбулю. Культура гэта выгадная і высокаураджайная. Але волыту ў вырошчванні яе ў калгаснікаў не было. Марыя чытала кнігі, ездзіла вучыцца да людзей. Кожную раніцу яна сядзела на ўчастку і ўсё эксперыментавала. Ідзе аднойчы босая па серабрыстай ранішніяй расе, пакідаючы за сабой дзве цёмныя баразны, а цётка Суклюта жартуе:

— Наша брыгадзірка туфлі забылася абуць, ці што?

Марыя спынілася і на ўсім сур'ёзе адказала:

— А ці ведаеце, цётка, што зямлю можна адчуць толькі босай ногай.

— Ой, як праўду кажаш, маё дзіцятка,— згадзілася цётка Суклюта.

Зямлю адчуць! А ці кожны адчувае яе, нават і той, хто змераў гэту зямлю ўдоўж і ўпоперак...

Мусіць, за тое, што Марыя Холад так моцна адчувае зямлю, яе і любяць у Прусах. Камуністы калгаса двойчы выбіралі яе сакратаром пярвічнай партыйнай арганізацыі. І Марыя вядзе за сабою людзей, радуеца, калі на патэльні ў чалавека скварчыць сала, а ў хаце пахне свежым хлебам. Бо хлеб і сала — добрая адзнака жыцця селяніна.

Калі я сустрэўся з жанчынамі на бульбяным полі, уважліва прыгледзеўся да іх. Да чаго ўсе яны блізкія і родныя!

Вось Ніна Ганчар. Хораша яна спывае. Але яе ведаюць у калгасе не толькі як салістку. Ніна доіць кароў. Доіць не год і не два, а трынаццаць. Калі дадаць, што Ніне ўсяго трыццаць — зразумела, што гэта за чалавек.

Даярка даярцы розніца. Адна доіку лічыць за рамяслом, а Ніна — за творчасцю. Рамеснік прыйшоў, зрабіў сваё і пайшоў. Творца — думае, шукае, не спіць. Калі ж такі чалавек знаходзіць тое, што шукаў, радуеца, душа святкуе перамогу.

Ніна прыйшла на ферму, калі каровы давалі столькі малака, як і козы. Тры літры ў суткі і... хоць ты яе на бок кладзі. Тады Ніне многія рэчы былі незразумелы. Чаму, напрыклад, «Рабка» год назад, калі стаяла ў хляве цёткі Матроны, давала ў дзень па вядру малака, а як толькі трапіла ў калгасны статак, забаставала і пачала даваць тры літры. Няўжо ёй паветра тут не падабаецца?

Ніна шукала шляхі павышэння надояў. Яе сяброўкі спяць яшчэ, а Ніна ўжо ідзе на ферму. Кароў чысціць, масаж робіць. На кожную карову шытак завяла, самыя падрабязныя

звесткі сабрала: колькі год жывёліне, колькі дае малака, якой тлустасці. Пасябравала з кнігамі, вывучыла рацыёны, кармавыя адзінкі. Дзяўчата ідуць да хаты, а Ніна бярэ касу і ідзе касіць падкормку. Вясною пасадзіла старшыню калгаса, каб адвялі спецыяльны прыфермскі ўчастак. Пасадзіла буракі, насеяла салодкага лубіну. Каровы атрымалі харч, пайшло малако. Ужо на другі год замест 600 літраў надаіла ад каровы па 800, а там... 1200... 1500... 1800 і так пайшло, нібы па лесвіцы, угороу.

А сёння... Кароўнік у калгасе быццам палац: цагляны, чатырохрадковы, з аўтапаілкамі, кармушкамі, механізаванай дойкай. Як і заўсёды, Ніна прыходзіць на працу раней за іншых.

— І што яна робіць у такую рані? — пытаюца людзі.

Даярцы, калі яна даярка, рабіць заўсёды ёсць што.

А калі чалавек робіць, дык і вынікі будуць. Ніна сёлета за дзесяць месяцаў надаіла па дзве тысячи літраў малака ад каровы. Кажа, што надоіць за год па дзве з палавінаю. Вядома, надоіць. Гэта ж кажа не хто-небудзь, а Ніна Ганчар.

Я напісаў аб чатырох жанчынах адна да другой звязтавацца толькі так: «сястрычка май». Мне гэта падабаецца. І хоць жаночая сям'я ў Прусах вялікая, але сапраўды яны ладзяць між сабою, як сёстры. Таму я называў свой нарыс «Сёстры».

М. СЕРГІЕВІЧ

Любанскі раён.

Злева направа: Ніна Ганчар, Марыя Балаба, Алена Баранчык і Марыя Холад.

Фота П. Нікіціна.




Удзельніцы калгаснага хору рыхтуюцца да выступлення.



## НАШ ГОСЦЬ — ЧАСОПІС ГРУЗІНСКІХ ЖАНЧЫН

# საქართველოს კულტ



Тбілісі. Набярэжная.

# ЗАПАЛОНЕНАЕ СОНЦА

Апоўначы вецер данёс звон. Гук то слабеў, то ўзмацняўся. У цемры звон здаваўся яшчэ больш трывожным і настойлівым, чым звычайна.

Спрасонку яна, пашукаўшы рукамі, знайшла халат. Усталая і, не запальваючы святла, пачала апранацца. Старатася не стукаць. У цемры асцярожна абышла стол краслы.

Гумавы плашч вісеў за дзвярыма. Высокія боты стаялі там жа. Ужо апранутая, перад тым, як выйсці, яшчэ раз зазірнула ў суседні пакой. Дзені спаді

— Брыгадзір, гэй, брыгадзір! — закрычалі на дверы. Ціна адчыніла дзвёры. Хтосьці высока трymаў запалены ліхтар. У яго святле кружыліся вялікія белыя сняжынкі.

— Бачыш, які снег, брыгадзір!  
Ціна зачыніла за сабой дзвёры і хутка сышла па лес-

У вокнах суседніх дамоў запальваліся агні. Адчыняліся дзвірі, і захутаныя ў плащы цені хутка збягалі їх. Діхання, чибо вони дихають, або вони не дихають.

На плантацыі ўжо было некалькі рабочых. Услед за ёй прыйшлі і бачні.

На лімонных дрэвах ляжаў снег амаль у пядзю таўшчынёй. Плечы рукі людзей бялелі ад снегу.

Сабралася ўся брыгада. З ліхтарамі ў руках пераходзілі ад дрэва да дрэва, страсалі снег з лімонных, апельсінавых і мандарынавых дрэў. Вызваленая ад снегу, яны зноў выпростраўлі свае галінкі.

А снег усё ішоў. Усю ночь вялі бясконцы карагод вялікія пушыстыя сняжынкі. Усю ночь страсалі з дрэў снег рабочыя. Крыху адпачывалі і зной браўся за спіралі.

Снег перастаў ісці толькі пад раніцу. За ночь ні ў аднаго дрэва не паламаліся галінкі. Брыгадзір пайшла да-  
дому, стомлена, але ўспадчывала:

Ля канторы дырэктар размаўляю з галоўным аграномам Убачынскага Цэнтра.

— Як справы, брыгадзір? Атрымала хрышчэнне?  
Кастацій Гарык

Канстанцін Герыя таксама не спаў усю ноч. Але ішоў ён лёгка, молада. Нягледзячы на стомленасць, заўсёды ён выглядае бадзёрым, імклівым, неўгамонным. Калі ён

што-небудзь рассказывае або слухае, застаецца ўражанне, што ён толькі што прысеў, але энергія, якая б'е цераз край, не дае яму пасядзець больш, паслуhaць, пагута-рыць.

Ціна ведае іншае—ён умее і слухаць

\* \* \*

...Усяго некалькі месяцаў таму назад Ціна сядзела ў яго кабінцы. Ёй было сорамна, што даводзілася расказваць пра сваё жыццё гэтаму зусім чужому чалавеку. Было сорамна, што ў яе дрыжалі рукі і яна ніяк не магла авадолаць сабою.

Дырэктар уважліва слухаў яе. У яго вачах не было жалю. Іменна гэта памагло ёй расказаць усё.

Канстанцін Герыя ўстаў і пачаў хадзіць па пакоі. Нарэшце, спыніўся перад Шінай.

— Ну, і чаго ж ты баішся? Спалохалася, што не зможаш выгадаваць траіх дзяцей? А яшчэ аграном. Добра зрабіла, што прыехала да нас. І дзіцячы сад у нас ёсьць і яслі. Не зусім яшчэ добра ўсё з кватэрамі, але і гэта хутка ўладкуецца. Паселім пакуль вас у нашу гасцініцу


Уваходзілі і выходзілі з паперамі людзі. Дырэктар спрачаўся, жартаваў з імі, часам злаваў. Як толькі вызваліяўся, працягваў гаварыць з Шнай.

Ніколі не забудзе Ціна гэту размову. Ад дырэктара яна выйшла выпрастаўшыся з усіхтай галавой.

Праз некалькі дзён яна з дзецьмі перасялілася ў Гуль-рышы. Спачатку жыла ў гаецініцы, а потым атрымала двухпакаёвую кватэру. У саўгасе імя Ілыча не было месца агранома. Яна пачала працаваць брыгадзірам-агра-тэхнікам.

...Ціне даручылі кіраваць першай брыгадай. Добрая трапілася брыгада. Людзі працавітыя, прыслухоўваліся да яе заўваг. Бачылі, што яна не шкадуе сябе, і самі працавалі заўзята. Пазалетась брыгада заваявала пераходны сцяг за перавыкананне плана. Таму ў Москву на выстаўку паслалі брыгадзіра Ціну Эсартыя і работніцу Ганну Сідарэнка. А летась дабіліся яшчэ больш высокіх паказчыкаў. Замест прадугледжаных планам сямісот тон мандарынаў саўгас атрымаў тысячу дваццаць пяць тон; замест сямісот тысяч лімонаў—мільён чатырыста пяцьдзесят тысяч штук. Прадалі дзяржаве сорак сем тон апельсінаў замест дваццаці пяці тон, сто восем тон вінаграду замест восьмідзесяці.

У мартэнускім цеху Рустаўскага металургічнага завода.



І Ціна ганарылася, што ў Ачамчырскім раёне саўгас імя Ільіча перадавы. А сярод брыгад саўгаса самая перадавая—е брыгада.

\* \* \*

Гэтай вясной Канстанцін Герыя выклікаў да сябе Ціну. Завёў размову пра тое, што адстае другая брыгада. Намінуў, што там патрэбен добры кіраўнік. Ціна здагадалася, да чаго хіліў ён размову. Хіба яна магла адмоўіць? З таго дня Ціна Эсартыя кіруе другой брыгадай. Тут адных цытрусаў 28 гектараў, 7 гектараў фруктовага саду, гектар агароду.

Без адпачынку працуе другая брыгада. Нельга не працаць, калі бачыш, як добра за гэта плаціць прырода, як кожнае зярнятка, кінутае ў зямлю, дae небывалы ўраджай.

Фруктовыя дрэвы гнуцца пад цяжарамі пладоў. Нават папаратнік паабапал дарог вышэй чалавечага росту.

У брыгадзе сорак чалавек, з іх трыццаць пяць жанчын. Працуюць у вінаградніку, у садзе, на агародзе. А Ціна ідзе то на адзін участак, то на другі. Хочацца ёй, каб усё тое, што вырасціць яе брыгада, было самае лепшае.

Праца рабочых добра аплачваецца. На колькі працэнтаву перавыкананаеш план, столькі працэнтаў налічайць да зарплаты. У канцы года атрымаеш і прэмію. У магазінах саўгаса па льготных цэнах прадаюцца атрыманыя тут жа, у саўгасе, прадукты, фрукты. На тэрыторыі саўгаса штогод вырастоць новыя ўтульныя катэджы. Рабочыя атрымліваюць дзвюх- і трохпакаёвія кватэры.

Тут па закону работа пачынаецца ў восем гадзін раніцы і канчаецца ў чатыры. Увечары Ціна бярэцца за книгі і часопісы, і да поўначы не гасне святло ў воках яе новага беленькага дома.

Гэты дом пабудавалі зусім нядайна. На вяршыні зялёнага ўзгорка стаіць катэдж і быццам саромеецца сваёй белізны. Дзеці да гэтага часу не могуць прывыкнуць да новага дома: на досвітку ўсхопліваюцца з пасцелі і, праціраючы вочы, бягуць на двор, каб яшчэ раз паглядзець, як іх дом сустракае ўсход сонца.

Дом новы. У чатырох пакоях яшчэ не высахла пафарбаваная ў чырвоны колер падлога.

Дзеці могуць без стомы глядзець, як іх прыгожы домік палоніць сонца. У іх сэрцах прачынаецца нязведанае яшчэ пачуццё гордасці: вось іх дом, але яго будаваў не бацька, дом пабудавалі людзі іх маці, лепшаму брыгадзіру саўгаса. Бацька жыве недалёка, але чым болей часу мінае, тым усё больш чужым і далёкім становіцца ён для дзяцей. И ў іх сэрцах для яго ўсё менш застаецца месца...

— А цяпер пойдзем мыцца, а то спознімся,—гаворыць Нугзар.

Манана і Віталій паслушмяна ідуць за ім. Паснедаўшы, зачыняюць дзвёры і бягуць па сцежцы, якая вядзе ў саўгас.

Ля канторы стаіць легкавая машына. Дырэктар штосьці паказвае брыгадзірам. И маці таксама сярод іх.

— Мама!..—крычыць Віталій.

Нугзар і Манана цягнуць яго за рукаў:

— Цішэй, мама занята!

Віталій змаўкае, але далей ісці ўжо не хоча. Дырэктар глядзіць у іх бок.

— Куды накіроўваецца ваш атрад?—сміецца ён.

Маці бяжыць да дзяцей.

— Нічога не забылі?—пытае яна ў іх.

Нугзар і Манана, махаючы ў такт хадзе сумкамі, горда праходзяць каля дзіцячага сада, толькі Віталій уваходзіць туды. На парозе ён абарочваецца і глядзіць маці ўслед.

Ціна махае яму рукой і збягае з прыгорка ўніз.

Яна бяжыць да свайго ўчастка, дзе пад пышчотным асеннім сонцам млеюць мандарынавыя, лімонныя і апельсінавыя дрэвы. Бяжыць, як дзяўчына на сустрэчу з канянам. Участак блізка, вось за гэтым паваротам. Ціна адчувае, як сэрца яе запаўніе ціхая радасць, калі яна бачыць гэтыя цяжка апушчаныя зялёныя галіны, на якіх золатам ззяюць цытрусы. Ззяюць, як тысячи, сотні тысяч запалоненых сонцаў.

Н. БАРАТАШВІЛІ

# ХІРУРГ

Яна сядзіць за сваім рабочым столом, крыху нахіліўшыся ўперад. Так і здаецца, што яна зараз спытае:

— Што вас турбует?

Але я кажу, чаго прыйшла, і яна ўсміхаецца.

— Што вас цікавіць пра мене?

Баюся, каб наша гутарка не атрымалася залішне афіцыяльная. Тое-сёе ведаю з жыцця гэтай жанчыны, таму размову пачынаю я.

Яна сядзіць спакойна. Толькі блакітная жылка на яе шчацэ яшчэ больш цямнене. Позірк яе накіраваны кудысьці далёка, нібы яна нешта бачыць там, за мной. І я ўжо рада, што пачала іменна з гэтага.

...Фінская вайна.

Птушкі замярзлі на ляту ў тулу зіму далёкага 1939 года. Ад марозу трэскаліся каменні, мяцеліца засыпала снегам наспех пастаўленая дзесяці паміж Кексгольмам і Віппуры палаткі палявога шпіталя. Вецер налятаў на палатняныя сцены, і палаткі нібы рваліся ўзляцце. Мігцелі прымацаваныя да тоўстых жалезных колаў электралямпачкі. Вецер злосна завываў, абрушваючыся на дах. Дзесяці недалёка рваліся снарады.

...У палатцы, на аперацыйным стале стогне ранены салдат. Дар'я Іванаўна Беражыяні коратка аддае загад. Санітаркі глядзяць на яе рукі. Гэтыя дзіўныя рукі дастаюць кулю з хрыбта...

Цяжкая аперацыя закончана. Салдат ледзь чутна гаворыць:

— Доктар, а нашы... як нашы?

Колькі раненых так глядзелі ёй у очы, усіх і не злічиць і не ўспомніць.

— Адпачіце, прафесар, а то сіл не хопіць! — гаворыць галоўнаму хірургу камісар шпіталя, Герой Савецкага Саюза Бегаулеў.

— Я ж яшчэ не агледзела ўсіх раненых!

\* \* \*

...Яна расла ў Гурыі, у горадзе Азургеци. Расла звычайна, не адрознівалася ад сяцёр. Маці корпалася ў агародзе, але вечарамі яна абавязкова чытала газету разам з бацькам. Ім бы зрабілася смешна, калі б у 1897 годзе ім сказали, што іх нованараджаная маленькая Дакуша будзе некалі першай у Грузіі жанчынай доктарам медыцынскіх науку.

Калі яна падрасла, старэйшая сёстры ўзялі яе спачатку

у Кутаісі, затым у Батумі. Там яна скончыла гімназію.

...У маленькім пакойчыку Тбіліскага акруговага суда сядзела дзяўчына і друкавала на машынцы. Пальцы працавалі машынальна, а думкі былі далёка, там, у бальніцы, дзе людзі ў белых халатах, дзе робяцца аперацыі.

1917 год... Вечарамі яна бегала ў шпіталь, размешчаны ў будынку цяперашняга сельскагаспадарчага інстытута. Яна вучыла салдат азбуцы, даглядала раненых, распытвала, прыглядалася, як лечаць дактары.

І калі на жаночых курсах адкрыўся медыцынскі факультэт, Дакуша першая прыйшла туды вучыцца. А для таго, каб пра жыць, працавала. Пратавала і вучылася ўпартка. Часам прачыналася ўначы і як бы чула нечы наスマешлівы голас:

— Жанчыне быць хірургам?!  
Тады яна ўпартка падцінала губы і бралася за книгу.

Свабодна дыхала толькі ва ўніверсітэце, калі ўваходзіла ў памяшканне кафедры аперацыйнай хірургіі тапаграфічнай анатоміі, лавіла спакойны позірк прафесара Кахіяні. Вось тады яна верыла ў сябе, і пачынаўся новы дзень, поўны пошукаў і надзеяў...

...Засталіся ззаду трывадлы работы ў прафесара Мачаварыяні, лячэбнія экспедыцыі ў Аджарью, вынікам якіх была новая, значная навуковая праца.

\* \* \*

...Шчаслівы чалавек, калі ёсць што ўспомніць яму, ўспомніць пра добрае. Прывемныя ўспаміны аб гарадах, дзе пазнаваў штосьці новае, дзе рос і загартоўваўся. Хоць гэтыя ўспаміны навяваюць часам крыху і смутку. Напэўна таму, што ўсё-такі гэта толькі ўспаміны...

Гляджу на гэтую пасівелую ўжо жанчыну. Вочы яе блішчаць, але ў іх усё ж праглядвае ледзь прыкметны смутак — гады ідуць... Яна паказвае фатографіі сваіх настаўнікаў, калег — прафесара Джанелідзе, акадэміка Віктара Шаўкуненка, Аляксея Спяранскага, Барыса Дайнікова. З пажаўцелых ад часу здымкаў на мяне глядзяць чужкія твары. І я думаю пра тое, якія блізкія яны гэтай жанчыне, што разам са мной разглядае іх так, быццам бачыць упершыню.

«Асцярожна паклаўшы здымкі, яна расказвае пра гады, праведзеныя ў Ленінградзе з гэтымі віднымі вучонымі. Выні-

кам дружбы з імі была праца Дар'я Беражыяні — «Інервацыя чэрвепадобнага адростка і яго змены пры запаленчых працэсах». Маладая вучоная ў 1935 годзе абараняла гэту працу на публічным пасяджэнні вучонага савета ў Тбілісі на атрыманне звання доктара медыцынскіх науку.

Пазней, працующы асістэнтам у прафесара Ал. Цулукідзе, яна захапілася палявой хірургіяй і была пасланы ў Ленінградскую медыцынскую Акадэмію імя Кірава. Там яна неўзабаве атрымала дацэнтуру па палявой хірургіі на факультэце педыятратры і сангігіены.

Надышоў 1939 год, і Дар'я Іванаўна добраахвотнікам пайшла на Фінскі фронт... Ордэн Чырвонай Зоркі быў узнагароджай хірурга Беражыяні ў падзяку за бяссонныя ночы, за выратаванне жыцця сотням людзей, за тое, што мы перамаглі.

1941 год застаў яе ў Тбілісі. Хірургічнае аддзяленне першай гарадской бальніцы... і людзі, спакутаваныя ў агні вайны, людзі ў салдацкіх шынялях...

І зноў бяссонныя ночы, зноў цішыня белых палат, зноў слёзы. А часам і ўсмешка, удзячна ўсмешка салдата. А колькі было пісьмаў, салдацкіх пісьмаў, складзеных трохкунткам. «Дарагая Дар'я Іванаўна, вялікае вам дзякую...», «Дарагая, вы выратавалі майго аздзінага сына...» — так пачыналіся мноўгія пісьмы.

Гэта загартоўвала яе волю, давала сілы. І тое яшчэ, што пасля кожнай аперацыі аслабелая салдацкая рука шукала моцную і пышчотную жаночую руку, руку Дар'я Беражыяні.

1945 год. Зноў хірургічнае аддзяленне. Толькі цяпер прафесар Беражыяні гаворыць усміхаючыся: — Каб ніколі ўжо больш не прывозілі да нас у бальніцу людзей у шэрых шынялях.

...Пря сябе яна можа расказваць яшчэ вельмі шмат: што яна дэпутат Вярхоўнага Савета Грузінскай ССР, што яна намеснік старшыні Таварыства хірургаў Грузіі. Расказваць, як яна любіць тэатр, мастацтва, як бегала некалі разам з Вано Сарджышвілем на канцэрты Собінава, як нядайна, як дзяўчынка, прабралася на «Атэла» Вахтанга Чабукіяні...

\* \* \*

Дар'я Іванаўна глядзіць на гадзіннік. У адзінаццаць пачынаеца абход. Яна дae мне белы халат, збірае ўрачоў і ідзе ў палаты. Раней за ўсіх заходзіць да тых, хто толькі паступіў, падрабязна распытвае, аглядае.

— Ты яшчэ тут? — усміхаецца

ца яна камусьці і тут жа садзіцца на крэсла. Паглядзець пасля операциі хворага, парайца з урачамі.

...Вось ляжыць дзяўчынка з моцнымі апёкамі. Абвараныя і распухлыя рукі, ногі, усё цела. У яе змучаны ад болю твар... Пры з'яўленні прафесара Беражыяні на гэтым твары, прауда, усяго толькі на секунду, паяўляецца ўсмешка. Прафесар доўга сядзіць каля хворай, цярплюва тлумачыць, як разагнуць калена.



Д. Беражыяні,

— Яшчэ крыху, яшчэ... Вось так... Аказваецца, можаш!

А калі адыходзіць ад дзяўчынкі, гаворыць дзяўжурнаму ўрачу:

— Зусім не можа разагнуць. Абавязкова зрабіце ванну. Няхай крычыць, капрызіць, але нагу трэба разагнуць!

Яна падыходзіць да кожнага ложка, і хворая адчуваюць яе цяпло.

...Дар'я Беражыяні зноў сядзіць за сваім рабочым столом. Здаецца, яе распытала пра ўсё ўжо і на ўсё атрымала адказ. Але яна ўспамінае яшчэ сваіх выхаванцаў, былых і цяперашніх. Гаворыць аб прафесару Айтандыле Кутубідзе, Гіго Бакерыя, Даціко Гелавані, Шалве Гурцкая, Ціне Эрыставі і аб многіх, многіх іншых. І, ўспамінаючы пра кожнага з іх, быццам зноў праходзіць з кожным яго шлях. Потым гаворыць і пра тых, хто толькі ў мінулым, пазамінулым годзе прыйшоў у медыцынскі інстытут, хто цяпер ідзе па гэтаму старому, але заўсёды новаму шляху.

\* \* \*

...У аудыторию ўваходзіць прафесар, хірург — Дар'я Беражыяні. Уваходзіць строга. За сталамі прыціхаюць дзяўчата і юнакі. І ніхто не скажа цяпер са здзіўленнем:

«Жанчыне быць хірургам?!»

Лія ГАГІШВІЛІ



Тамара Тавадзе.

## ЗА ЯЕ

У 1942 годзе, калі ў тыле патрэбны былі рабочыя руکі і мужчын замянялі жанчыны, на чале калгаса паставілі смуглую працавітую дзяўчыну. У яе не было вопыту, затое былі энергія і любоў да працы. Дзень і нач яна заўзята займалася калгаснымі справамі, і маці пачала ўжо баяцца, што ў дачкі не хопіць часу падумаць пра ўласную сям'ю. Але ў свой час прыйшло каханне, з'явілася сям'я.

## ГАВОРАЦЬ

Імя гэтай дзяўчыны — Тамара Тавадзе. Цяпер яна — маці дарослых дзяцей. І сівізна ўжо кранула яе скроні. Але харектар жанчыны не змяніўся. Па-ранейшаму яна любіць свой калгас, па-ранейшаму дзень і нач думаете пра грамадскія справы.

Гаспадарка расла, мацнела. Бу-

давалі фермы для буйной рагатай жывёлы, потым цялятнік, сіласную вежу, свінаферму, памяшканне для шаўкаводства, склады, кантору, клуб, асфальтавалі дарогі.

Пералічаць лёгка. А з якімі цяжкасцямі ўсё гэта рабілася. колькі нястомнай працы патрабавалася!

Мы пайшлі на ферму. Там была толькі адна даярка. А больш і не трэба, бо на ферме ўсё механізавана. Жывёлу выгналі ў поле, а стойлы чистыя-чистыя, нават не верылася, што тут толькі што было 55 кароў.

Багаты ўраджай і максімальная аплата працадня з самага пачатку сталі першым клопатам старшыні. Умелым кіраўніцтвам яна заслужыла любоў, давер'е і павагу калгаснікаў.

Каб дапоўніць партрэт старшыні, трэба расказаць гісторыю з пераходнымі чырвонымі сцягамі.

Першы сцяг калгас заваяваў у 1944 годзе. Гэта была рэспубліканская ўзнагарода за высокі ўраджай збожжавых і агародных культур. З таго часу раённы пераходны Чырвоны сцяг назаўсёды застаўся тут, у сяле Санаварда.

У 1958 годзе санавардаўцы выклікалі на сацыялістычнае спаборніцтва калгас імя Леніна Баускага раёна Латвійскай ССР, перамаглі ў спаборніцтве і да сваіх «трафеяў» прыбавілі яшчэ і Чырвоны сцяг Баускага раёна.


Атрымліваць высокія ўраджай стала законам для калгаснікаў. Узяць хоць бы мінулы год. Надвор'е было дрэннае, але санавардаўцы атрымалі ўдвая большы ўраджай у параўнанні з іншымі калгасамі раёна і перавыканалі план продажу прадуктаў дзяржаве. На працадзень выдалі па 4 рублі грашыма і па кілаграму збожжа.

28 цэнтнераў кукурузы на гектар, 16 цэнтнераў соі, 19 цэнтнераў фасолі, 2300 кілаграмаў малака ад кожнай каровы, 77 кілаграмаў мяса — такія паказчыкі.

Тамара Тавадзе — энергічны і прынцыпавы старшыня, яна з цвёрдасцю пераадольвае любыя цяжкасці.

Нора НАРАКІДЗЕ

Калгас імя Кіквідзе.



Возера Лісі.

## СПРАВЫ

# ЁЙ ПАВАГА АД ЛЮДЗЕЙ

З пагорка вёску Багдзюкі відаць як на далоні. Унізе цячэ вузенькі, амаль непрыкметны ручай. Вясной паводка напаўняе яго, ператварае ў рэчку вясёлую і бурлівую. Хоць ты масты будуй, бо ўброд не пярайдзеш. Але гэта толькі вясной... Улетку ручай высыхае, мо ад смутку па цяністых дрэвах? Калісьці побач шумеў лес, цяпер ён адступіў ад Багдзюкоў...

Паабапал доўгай вуліцы, што пралягла з канца ў канец вёскі, прысады. Хаты адскочылі ў глыб двароў, прыкрыліся ад цікаўнага вока кустамі бэзу, разгалістымі дрэвамі. А гэты беласцены дом добразычліва пазірае праста на вас вялікім празрыстымі вокнамі. Ён не хаваецца за высокім частаколам.

— Гэта і ёсьць дом Валянціны Сідзінеўскай,—паказаў мне.

Гаспадыня яшчэ не старая жанчына ў паркалёвой сукенцы, павязаўшыся хусцінкай, завіхалася ля пліты.

Хутка сын на абед прыедзе, а я трошкі прыпазнілася. Вы ўжо, калі ласка, пачакайце хвілінку.

Я сяджу ў светлым утульным пакой. Адчынены дзвёры ў спальню, а далей відаць яшчэ пакой. Чысціня, падрадак. На падаконіках весела гардзь кветкі, слепяць белізной падкрохмаленыя, тутгія фіранкі. Ложкі засланы вясёлкамі посцілкамі-перабіранкамі. Нібы луг пад летнім сонцем, пярэсцяць жоўтым, малінавым, сінім. Гляджу на гэтых перабіранкі і думаю: не толькі цярплівасць і вялікая працавітасць патрэбны, каб выткаць гэткае харэство—патрэбны ўмельства, густ, пачуццё прыгожага.

Валянціна Міхайлаўна ўваходзіць, выцірае рукі фартухом і ад ласкавай усмешкі маладзее яе твар.

— Дык вам да спадобы мае коўды? А я думала, што гарадскія больш любяць капы, фабрычныя дываны. Ды і я скажу: каб раней у магазінах было столькі ўсяго, як цяпер, і за невялікія гроши, то хіба я сляпіла б вочы над гэтымі перабіранкамі?

Але вочы жанчыны не скрываюць гонару: бачыш, выткала! Пасправуй вось такое зрабіць!

І мне раптам уявілася, як доўгімі зімовыми вечарамі яна прадзе і прадзе бясконную нітку, а напрадвесні сядзе за красны—хатні «ткацкі агрэгат».

Так яно і было.

Дзяўчыне рана давялося гаспадарыць. Маці захварэла, калі Валі споўнілася дзесяць год, ды так і не ўсталі з пасцелі. У сям'і пяцёра дзяцей. Валі старэйшая. Трэба ўсіх абмыць, апрануць. Лёгка сказаць—апрануць, тады ўсё шылі з даматканага.

— Я ні ростам, ні сілай пахваліца не магла,—успамінае яна.—Сяду, бывала, за красны—ногі не дастаюць да падножак, дык я стоячы кідаю чаўнок, стукаю бёрдамі. Глядзіць на мяне бацька і кажа:—«Дай памагу, дачушка». А ў самога яшчэ горш выходзіць. І смех, і гора. Сумна ўспамінаць тыя гады, але і забыць нельга,—Валянціна Міхайлаўна расказвае і расказвае гучным маладым голасам, весела пабліскувачы вачымі, хоць і невялісція былі тыя гады, пра якія яна цяпер успамінае.

Тады не да перабіранак было. Ткала палатно на сарочкі ды на ручнікі. Пачала ткаць прыгожыя посцілкі, калі ўжо ўласную сям'ю займела. Замуж пайшла ў цяжкі ваенны год, каб выратавацца ад німецкага палону: замужніх акупантамі не вывозілі ў Германію. На шчасце, чалавек ёй трапіўся добры, душэўны. У 1944 годзе Андрэй пайшоў на фронт, пакінуўшы маладую жонку з маленькім Міхаськам. Вярнуўся праз год пасля ранення інвалідам.

— Не работнік ён,—думала Валянціна, і сэрца сціскалася ад жалю. А ўголос падбадзёрвала:

— Нічога, Андрэйка, я работы не баюся. І араць, і касіць умею. Не прападзем.

Неўзабаве калгас арганізаваўся. Жыць і працаваць стала лягчэй.

— І вось бачыце—живём!—вочы ў жанчыны заіскрыліся шчасцем, яркім румянцам пакрыўся твар.

Так, живуць! Па ўсяму відаць—живуць хораша і дружна. У Сідзінеўскіх чацвёра дзяцей. Міхась пасля дзесяцігодкі працуе шафёрам у калгасе. Верна сёлета скончыла адзінаццаць класаў, не паступіла ў інстытут, пакуль памагае маці і зноў жа рыхтуецца паступаць. Валі вучыцца ў дзесятым класе. Ён добра іграе на акардэоне і спявае. «Можа артыстам будзе»,—марыць маці. Меншай, Зоі, ужо чатырнаццаць.

Дочки і гаспадараць у дому і наводзяць чысціню. І муж памагае як можа. Сама Валянціна Міхайлаўна мала быве дома—усё больш на ферме. Але ўвечары сям'я збіраецца разам, і хутка пралятаюць гэтых нядоўгія гадзіны за шчырай гутаркай, за чытаннем (трэба ж усе газеты прагледзець). А яшчэ ўрокі праверыць у школьнікаў, і не паробленыя зранку дробныя, але такія важныя справы зрабіць.


Нічога яна не можа рабіць напалавіну, абы-як. Працавала ў брыгадзе—была там самая старанная: ці то палоць, ці то жаць, ці то з канём управіцца—усюды была першая. Стварылі ў калгасе свінаферму, і найбольш працавітых жанчын назначылі жывёлаводкамі. Так прыйшла на ферму і Валянціна Міхайлаўна.

Праўду кажуць, што ўсякая справа людзьмі славіцца. Праз некаторы час свінарнік, дзе працавала Сідзінеўская, нельга было пазнаць—сцены пабелены, вокны пашмыты, клеткі вычышчаны. Клопаты і стараннасць прынеслі поспехі: парасяты прыбываюць ў вазе на 600 грамаў за суткі. І паляцела слава аб лепшай свінарцы калгаса «Першае мая» Валянціне Міхайлаўне Сідзінеўскай па ўсім раёне, па ўсёй Гродзеншчыне. Сем гадоў была свінаркай. Вялікі статак парасяят выкарміла. А калі калгас перайшоў на вытворчасць дзішшовай ялавічыны, Сідзінеўская згадзілася працаваць на адкорме буйной рагатай жывёлы.

Я іду на сакінны двор у Вайцяхоўшчыну, на цэнтральную сядзібу. Там працуе Валянціна Міхайлаўна. Памяшканне не новае, але светлае, чыстае, падлога пасыпана пілавіннем, у кармушках свежы корм.

На 900 грамаў прыбываюць кожны дзень цяляты Ольгі Верас з саўгаса «Азарычы» Калінкавіцкага раёна.

Фота І. Змітровіча.



# НА ПАРОЗЕ БУДУЧЫНІ

Мікола ЛОБАН

(Урывак з рамана)

Мал. Ю. Пучынскага

Не спала Параска ўсю ноч. На гэты раз не бандзюкі трывожылі яе, думкі агарнулі яе жаночую галаву: жыць як адной? А ўчора яшчэ на сходзе мужчыны падурнелі ды выбралі яе старшынёю сельсавета. Што яна, бабай будучы, зробіць у тым сельсавеце? Хіба дзяцей адцурацца? А ў галаву як улезла — на дэлегацкім сходзе гаварылі: «Кожная кухарка павінна ўмечь кіраваць дзяржавай». Авой, авой, ну і здумалі ж! Баба ўжо накіруе. Сельсаветам — то яшчэ што, а вот як падурнеюць ды старшынёю рэўкома або Саўнаркома выберуць, вот тады яна прапала.

Ледзь дачакалася раніцы, з плачам у рэўком пабегла:

— Не буду! Знімайце мяне! Не буду! Старшыня рэўкома і гэтак і так, і паможам і падкажам, а яна і не блізка. Нарэшце ўзлаваўся старшыня:

— Такі ж і праўда знімаць трэба: баба ёсць баба, слова не дае сказаць.

На валасным двары зіграла Андро-лікава капэла. Старшыня рэўкома даў знаць Парасцы, што яму ісці трэба. Аж з того канца з-пад царквы папрыбягаль: малыя паслухаць музыку, дарослыя паглядзець, як добраахвотнікаў у Чырвоную Армію праводзіць будуць.

Цікавей за ўсё было, што сярод гэтих добраахвотнікаў быў і Андрушка Шэмэт. Маці слязьмі залівалася, начальнікі прасіла прагнаць яго, яшчэ малы, а Андрушка стаў цвёрды і рашучы. Усё ў ім гаварыла: хай хоць агонь з неба падае, то пайду. Калі выстрайліся ў калону — не многа, чалавек дваццаць — Мацвей зайшоў, узяў Андрушку за руку і выцягнуў адтуль. А Андрушка быў ужо не такі маленькі, каб паддацца, на віду ва ўсіх пабіліся. Мацвей Андрэю губу разбіў, той, сплёўваючы крывёю, вярнуўся на сваё месца.

Доўга гаварылі з ганка — Андрушка не чуў, пра што: ён штохвіліны абціраў губу, глядзеў сабе пад ногі, баючыся зірнуць управа, каб не сустрэцца з вачамі мацеры. А яна тут недалёка стаяла і з'ядала яго сваім позіркам. Што б яму цяпер сказала маці? Не ідзі, Андрушка, чаго ты шукаеш на сваю галаву шыбеніцу?

Але не на сваю галаву Андрушка шукаў шыбеніцу, ішоў ён шукаць шыбеніцу сусветнай буржуазіі. А хто такая сусветная буржуазія? Кулакі, генералы, паны і капиталісты. Гэта ён цвёрда знаю, сярод ночы пабудзі яго ды запытай, то ён скажа. І больш за ўсё ён не любіў кулакоў.

Увага вярнулася да Андрушкі, калі з першага раду выйшаў хлопец у незапаясанай кашулі і лапцях, узышоў на ганак і пачаў гаварыць:

— Мы, сяляне Некрашоўскай воласці, самі ідзём у бальшавіцкую армію ваяваць з буржуазіяй, і да таго часу, пакуль

Цераз увесь кароўнік — праход, паабапал яго стаяць гадаванцы Сідзінёўскай. Яна даглядае 86 бычкоў і выбраных кароў. Валянціна Міхайлаўна захапляеца новай сваёй работай, не шкадуе часу і клопатаў.

— Асабліва цяжка давялося спачатку. Першая партыя маладняку, якую пастаўшчыкі перадалі калгасу на адкорм, была такая занядбалая, што ледзь трымалася на нагах. Паўгадавая бычкі важылі як трохмесячныя, — успамінае яна. — Такія былі слабыя, што мусіла паступова прывучаць іх, каб паядалі больш кармоў.

Кожную раніцу ў пяць гадзін Валянціна Міхайлаўна ўжо ў кароўніку. Як тут яе гадаванцы? Пачынаеца чыстка кармушак і станкоў, кармленне.

Кормазапарнік не выключаўся цалюткі дзень. Даглядчыкі варылі і таўклі бульбу, запраўлялі канцэнтратамі, падлівалі перагон.

— На сухім корме такія «галовы» не ўзнімеш, — кажа Валянціна Міхайлаўна. — Вось мы і стараліся. З лесу прывезлі сасновых і яловых лапак — адразу іншае паветра стала ў памяшканні. Ігліцу таўклі і дадавалі гэту вітамінную муку ў корм. Сачылі, каб у кармушках заўсёды была соль-лізунец, каб вада ў аўтапаілках не пераводзілася. Потым сталі мачавіну пакрыху дадаваць. Пачала мая жывёла набіраць вагу. Вось тады і ўздыхнулі з палёгкай, паверылі ў свае сілы.

Так, пачатак быў цяжкі. Шмат сіл і працы ўклалі Валянціна Міхайлаўна і даглядчыкі М. Панасюк, І. Руселік, І. Летка, каб наладзіць фабрику дзяшовай ялавічыны. І наладзілі.

Трэці год калгас спецыялізуеца на адкорме буйной рагатай жывёлы. Кармоў хапае. Штодзень жывёла атрымлівае па восем кілаграмаў цукровых буракоў, два кілаграмы канюшынага сена і столькі ж сечкі, сорак кілаграмаў брагі, паўтара кілаграма канцэнтрапаў. Ра-

зыёны мяняюцца ў залежнасці ад пары года: часам брагу замяняюць сіласам, а цукровыя буракі — жамерынамі. У сярэднім жывёла прыбывае ў вазе на 617 грамаў за суткі, а ў Сідзінёўскай — на 800—830 грамаў.

Вось што расказаў мне старшыня калгаса І. І. Арэшкін:

— Сёлета калгас у два з лішнім раза ў пароўненні з мінулым годам павялічыў вытворчасць мяса. У нас атрымана па 81 цэнтнеру мяса на сто гектараў ворнай зямлі. Гэта лічба будзе больш зразумелая, калі яе параўнаць з другой: калгасы Гродзенскай вобласці па плану павінны сёлета атрымаць мяса па 34 цэнтнеры на гэту плошчу.

Працай такіх людзей, як Валянціна Міхайлаўна, багацее калгас. Сабекошт цэнтнера мяса складае 75 рублёў, а калгас атрымлівае чыстага прыбытку па паўсотні рублёў ад кожнай рэалізаванай жывёліны. Давайце падлічым, колькі ж рублёў паклала Валянціна Міхайлаўна ў калгасную касу. Чисты прыбыток ад здадзеных ёю кароў 13.650 рублёў.

Калгас не эканоміць на аплаце працы даглядчыкаў. Валянціна Міхайлаўна кожны месяц атрымлівае ад 100 да 140 рублёў.

Нядаўна ёй прысвоілі званне заслужанай калгасніцы. Яе сям'я адсвятковала наваселле. А як жа муж Валянціны Міхайлаўны? — пацікавіцца чытак. Ён не нарадуеца са сваёй сям'і. Савецкі ўрад паклапаціўся пра яго: Сідзінёўскі атрымлівае пенсію, яму выдалі бясплатна аўтакаляску.

— Шчаслівая кабета, — кажуць пра Валянціну Міхайлаўну. — І дастатак у хаце, і ў сям'і дружба і згода, і ад людзей павага.

Н. СЯРГЕЕВА

Свіслацкі раён.

не будзе дабіта буржуазія ўсяго свету і ўся Антанта, не выпусцім з рук вінтоўкі са штыхом! Хай ніхто не спадзяецца! Няхай жыве Чырвоная Армія і Трэці Інтэрнацыянал!

Андролікі сыграў гімн, і Андрушка першы раз трymаў руку пад казырок.

Пасля гімна нехта незнаёмы Андрушку выбег наперад і пакрычаў:

— Слухай маю каманду! Напра-во! На штурм сусветнага імперыялізму шага-ам арш!

Дваццаць чалавек павярнуўся і пайшлі к варотам. Наперадзе капэла Андролікаў у поўным саставе грымела маршам. Збоку ішоў Мацвей і глытаў сліну, не зводзячы вачі з хлопцаў. Цяпер ён ужо не думаў аб tym, што шкада Андрушкі. Сам бы цяпер стаў сярод іх і пайшоў бы так, як яны. «Вот малайчына наш Андрушка!»

Разгубленая Параска праішла з людзьмі ў канец сяла, спынілася каля Карасікавай хаты, перавязала хустку на галаве і ражком вочы працерла. Захацелася Фросю Карасікаву ўбачыць, расказаць сваё гора з гэтым саветам.

Хведарыха ў гумне касою зелле разала свінням. На двары горача было, вальсы на лбе папрыліпалі.

Параска не стала скардзіцца Фросі, нейк ужо не выпадала.

— Запражыце, цётка, каня ды чывру вазы са два на дарогу вывезіце.

Фрося задзівілася:

— Хіба ты за начальніцу стала?

— Няўжо ж!

— Пайшла к чорту!

— Праўду кажу. Паставілі начальніцай над усімі вами. Загадваць.

— Параска, каб ты згарэла, праўду скажы!

— Ну, праўду кажу, старшинёю савета паставілі.— Параска раптам стала сур'езнай, ледзь слёзы на вочы не на гарнуліся.— Ты думаеш, вельмі гэта смачна? Трэба дзяцей сваіх адцурацца. Ні чытаць, ні пісаць не ўмею...

— Як прыпрэ — напішаш.

— Што я напішу? Я ўсё забыла!

— То хіба гэта пад прымусам? Не хо-чаш, то і не рабі.

— Але, не рабі. Я ж мо хацела не рабіць, то ўгаварыў. Стой усяк горна гава-рыць, што ў мяне аж слёзы паліліся. Твой, кажа, камуністам быў. А чым ты, кажа, памагла ваяваць проці Сядураў? А потым ён пачаў пра сям'ю расказа-ваць, што недзе не пры ім яна, што жонка сабе, а дзе-ци сабе жывуць...

— То парабі трохі. Гроши будзеш атрымліваць, жалаванне, як вялікія начальнікі.

— Чорт іх забяры, з тымі грашыма! Калі і рабіць буду, то не з-за грошай.— Параска падціснула ражкі хусткі.

— То хай бы ты мяне аслабаніла ад этага пяску? Хай мужчыны возяць.

— Па мужчынах у гразі затанеш.

— Ідзі да Цітка — хай паробіць.

— Не бойся, Цітка не праміну.

— А хто цябе ведае. Можа, без гаспадара жывучы, то памірліся ўжо? — не думаючы, сказала Фрося.

Параска нічога не адказала, завярнулася і пайшла.

На Ціткоў двор, як на гарачую бляху, ступіла. Гаспадар на дзядзінцы босы, у сподніках, з расшпіленай грудзінай.

— Кусі-кусі-кусі,— не вельмі громка, ўбачыўши Параску, пацкоўваў ён.— Хто



там ходзіць? Хай бы яны табе спадніцу трохі пацяглі.

А сабакі — хоць бы адзін галаву за-драў, не лашчыліся і не брахалі. Ціток пабег на сутрач Парасцы: не з ветлі-васці — каб бальшавічка лішняга не ўбачыла. Увайшоў у двор, схапіў з свінушніка граблі ды па сабаку, па адным ды па другім.

— За што я вас, каб вы павыпручваліся, хлебам кармлю?

Сабакі з лямантам паадскаквалі і, па-прыцікаўши хвасты к нагам, баязліва выглядвалі — адзін з-за бярвення, другі з-пад калес.

— Вон, каб вы падохлі! — Ціток прыпусціўся за ім і штурлянуў у аднаго з іх граблямі. Потым пайшоў падніяў граблі, занёс іх на тое саме месца, адкуль узяў, і зрабіў два крокі пад дзядзінцу, быццам на двары ніякай Параскі і не было. Але ў самых варотах раптам абырнуўся:

— Чаго цябе чэрці прыгнالі?

— Прыйшла, каб помач на армію да-ваў ды каб пясок на дарогу вазіў.

Ціток моўкі вярнуўся к свінушніку,

падніяў на страсе граблі і далей іх ускінуў, быццам баяўся, што зараз Параска падыдзе і забярэ іх.

— Авай, авой! Бабу начальніцай зрабілі! Мала я гэтай арміі памагаю?

— Не схварэш, калі і яшчэ паможаш.

— Дзе ж гэтае помачы набраца? Хто мне яе нарабіў?

На гаману з хаты выбегла Анютка.

— Можа вярнуцца захацела, што прыйшла?

— Ну і захацела. Вот вазьму ды і адбяру назад. Ен жа мяне любіць, а не цябе. Як ўбачыць мяне, дык аж аблізваетца, следам за мною ходзіць. Каб сёння на армію занесла! — голас у Параскі стаў цвёрды.— Сала, масла, яец! Ды пабольш! А заўтра, каб пятнаццаць вазоў пяску на дарогу вывез, калі хочаш, каб худоба цэляя была. Я табе не мужчына — па дзяцей сваіх раптам абырнуўся:

— Ад Цітка Параска назад у рэйком за-бегла.

— Зямля Сядуры Івана не робіцца. Трэба было б аддаць, хай бы людзі рабілі, у каго няма...

# ІСЦЬ ФІРМИ "ПРАГРЭС"



Фота П. Нікіціна.

Вы хочаце пашыць сабе прыгожае паліто, модную сукенку або касцюм? Звярнітесь ў фірму «Прагрэс». У Мінску ёсьць такое вытворчае аб'яднанне па індывідуальному пашыву і рамонту адзення.

Мадэлі, распрацаваныя канструктарамі эксперыментальнай майстэрні «Прагрэсу» і лепшымі майстрамі атэлье, атрымалі высокую ацэнку на праглядзе. Мадэлі дэмантраваліся ў ансамблі з галаўнымі ўборамі (якія прапануе фабрика галаўных убораў «Рот-фронт», абуткам (Мінскай фабрикі індышы) і трыкатажнымі рэчамі (якія таксама зроблены ў Мінску).

Паглядзіце некалькі мадэлей. Напэўна, яны вам спадаюцца сваімі прастатой, прыгажосцю і лёгкасцю формы. Амаль усе мадэлі выкананы з матэрыялаў, асвоеных тэкстыльнымі прадпрыемствамі рэспублікі.

1. Мужчынскі і жаночы світэры выкананы рэльефнай вязкай на ручных апаратах. Яны адрозніваюцца яркай дэкаратыўнай камбінацыяй колераў. Трохколернасць — новая рыса ў характары сёлетнія моды.

2. Зімовы маладзёжны ансамбль «Елачка» вырашаны ў традыцыях рускага народнага касцюма. Паліто паўпрылягаюче, з высокай падкрытай стойкай і аблімоўкай выканана з цёмна-зялёной тканины «Іней». Мінскага тонкасуконнага камбіната. У вертыкальных рэльефах — кішэні. Паліто двухбортнае. 2a. Сукенка з лёгкай паўпалітовай тканины паўтарае сілуэт паліто.


3. Сукенка-касцюм для жанчыны з поўнай фігурай. Каўнер моднай формы і лістачкі кішэні з аднатоннай тканинай. Манжты цэльнакроеные з рукавом. Такую сукенку-касцюм добра пашыць з шоўку.

4. Касцюм для вуліцы. Жакет паўпрыталены спераду. Ніз жакета ззаду крыху даўжэй. Каўнер-стойка аздоблены каракулем у тон тканины. Касцюм дапаўнені трыкатажным джэмперам (гл. здымак у загалоўку).

5. Зімовае мужчынскае паліто са светлагам драпу з высокай адкрытай зацежкай. Кішэні праразныя крыху заўышаныя. Каўнер — каракуль у тон паліто.

6. Такі касцюм спартыўнага тыпу падыдзе маладой дзяўчыне. Найбольш выгадна ён выглядае ў камбінацыі двух колераў. Жакет кароткі, ледзь дасягае клубоў. Касцюм дапаўнені чорнымі трыкатажнымі світэрамі.

7. Жаночае зімовае паліто сілуэта «футарал», якое прапанавалі майстры атэлье «Маяк». Дыяганальныя выгачкі памагаюць стварыць мяккую паўпрылягающую форму. Рукавы паўрэглан. Паліто дапаўніноць прыгожыя чаравікі і капялюш.



# КВАТАРАНТКА

Ірына КЛІМАШЭУСКАЯ

Апавяданне

Мал. Л. Шакінкі.

Дзяўчынкай яна насіла косы, лёгкія чырванела, і очы ў яе былі блакітныя, як неба. А як толькі пайшла замуж, косы адразу ж абрэзала, зрабіла шасцімесячную завіўку і паставіла дзве залатыя каронкі... Ёй чамусыці здавалася, што замужняя жанчына павінна выглядаць менавіта так.

Замужжа ў Паліна не ўдалося. З гаспадаром яна не ладзіла, часта плакала і таму, мусіць, блакіт яе вачэй прыкметна пачаў марнець і гаснуць... Суседкі спачувалі ёй. Мэйляў, што ж зробіш: горка рэзька, ды ядуць, ліхі замуж, ды ідуць... Такі жаночы лёс. Аднак Паліна не разумела іх спачування. Ёй здавалася — за іх словамі хаваецца насмешка з яе, а можа, і злараднасць... Так думаць яна прывыкла таму, што з дзяцінства ад людзей адгароджваў яе высокі плот, пастаўлены яе бацькамі.

Замужжа няўдалае яшчэ і таму, што за тры гады Паліна так і не нарадзіла дзіцяці, скончылася разводам. А гэта ў сяю чаргу яшчэ больш расчаравала яе ў людзях, і асабліва ў мужчынах.

Ішлі гады, і Паліна паступова пачала забываць, што некалі яе любілі і што яна была нават замужнай. Не забывала яна толькі кірку, якую пакінуў ёй гэты замуж. Не магла яе забыць. Бы зноў жа з маленства родная маці ўбівала ёй у галаву: калі кірку цябе нічому не навучыла, дык, значыць, дурніца тэх дурніц... Так табе і треба!

Але Паліна не хацела быць дурніцай. І таму кірку, паступова ўзяўшы верх над іншымі пачуццямі, нярэдка штурхала яе на учынкі заслівія і нават помслівія. Азмрошаны чужы настрой нібыта прыносіў самой ёй тое душэўнае задавальненне і нейкіе нават падабенства шчасця, якога ніколі цяпер яна не адчуvalа. А ёй, як і ўсякому чалавеку, вядома, хацелася быць шчаслівай.

Па волі выпадку Паліна працавала выхавацелькай у дзіцячым доме. Работу сяю яна не любіла, была да яе абыякавая і раўнадушная і душой адыходзіла і грэлася толькі тады, калі вярталася дадому ў сяю маленькую кватэрку, завешаную мілымі сэрцу вышыўкамі.

Вечарамі яна глядзела тэлевізар або вышивала крыжкам якую-небудзь «мастацкую карціну», як яна казала. Наибольш з усіх сваіх вышытых «карцін» вылучала яна адну пад назвай «Рамэо і Джульєтта». Нярэдка, загледзеўшыся на скілену з балкона да сваіго Рамэо Джульєтту, Паліна забывала пра вышиванне і сама аддавалася нейкім, як у тумане, неакрасленым, нейкім спадманлівым — сваім марам. Якім? Пра што?

Калі бы спытаць у яе — яна бы не здолела адказаць, якія былі гэтыя марами... Проста, чым больш глядзела яна на сваіх закаханых, тым цяжэй было ёй самой. Нешта сціскала горла, нешта перашкаджала звычна, спакойна будаваць на палатне крыжык за крыжыкам... І тады Паліна спяшалася на кухню. Звычную раўнавагу і спакой вяртаў ёй угрэты, уставалі пах клапатліва назапашаных на зіму марынаваных грыбоў і варэння. Якога клопату не хапала ёй яшчэ? Абута, адзета, цёплайа утэльная кватара... І «дурнія думкі» рассейваліся самі па сабе.

...Дзеци-выхаванцы не любілі Паліну і бяліся яе. Яна часта лаяла іх — за справу і так, «клад настрой». Дырэктар дзіцячага дома і супрацоўнікі ведалі гэта і цярпелі Паліну толькі таму, што, разумеючы яе адзіноту і неўладкаванасць у жыцці, шкадавалі яе.

Так яно ўсё і ішло, пакуль аднойчы Паліна не ўдарыла па шчака засцігавага Лёшку. Дырэктар, калі яму сказали пра гэта, пабялев та, што ўжо не рады былі, што і сказаці яму. Ён доўга сядзеў нерухома, нікак не здолеючы асіліць адрэз вострых буль у сэрцы. А потым загадаў паклікаць да яго Паліну.

Яна зайдзіла, тримаючыся рукой за шчаку так, нібыта не яна гэта зрабіла, а нібыта яе ўдарылі па твары. У Паліны з таго самага моманту, калі яна ўбачыла ў вачах хлопчыкі, упершыню пабілага дарослым чалавекам, той змешаны выраз здзіўлення і страху, у самой пачала сутаргава скакаць шчака. Пры-



крываючы шчаку рукою, Паліна прысела на край крэсла, ста-  
ралася не глядзець у вочы Арсену Фёдаравічу.

— Ну, ведаецце... — голас у дырэктара прагучаў неяк не-  
знаёма сіпла. — Больш цярпець ваша... вас... Хопіц!

Паліна маўчала.

— Пабіць дзіця! Чужое дзіця...

— Свайго ў мяне няма, — Паліна нядобра ўхмыльнулася.

Шчака яе заскакала мацней.

— Пішыце заяву... Скажыце, што просіце... У кастэляншы, —  
цверда сказаў дырэктар. І, дзіўна, адчуў, што тая агідная ла-  
па, якая дагэтуль гэтак моцна сціскала кіпцюрамі яго сэрца,  
паволі адпусцілася... Ці надоўга толькі? Трэба было хутчэй  
скончыць з гэтым... Не хапала яшчэ, каб сардечны прыступ  
зваліў яго на вачах у гэтай няшчаснай курыцы. Пачне тады  
кудахтаць...

Яна паспешліва ўзяла ручку і гэтак жа паспешліва пачала  
пісаць. Цяпер яна баялася аднаго: а што калі ён раптам аду-  
маецца і зволіць яе зусім, ды яшчэ з харкторыстыкай...

Аднак скончылася ўсё для Паліны даволі мірна. Цэлы ты-  
дзень прымала яна і ўладкоўвала запушчаную пасля яе папя-  
рэдніцы гаспадарку. Пры гэтым пра яе і пра ўсіх, з кім даво-  
дзілася ёй працаўца і мець справу, думала так, як наогул  
прывыкла думаць пра людзей... І толькі тады, калі ўспамінаў-  
ся ёй напалоханы і здзіўлены позірк хлопчыка, толькі тады як  
быццам аднекуль вельмі здалёку абзывалася да яе пачуццё —  
назув якому яна ніяк не магла прыдумаць.

Прайду, мусіць, кажуць, што бяда адна не ходзіць. Не па-  
спела Паліна як след апамятаца ад адной непрыемнасці, як  
здарылася другое, яшчэ горшое. Згарэў яе дом. Паліна, як  
заўсёды, вазілася на работе з дзяцінмі сукеначкамі і што-  
нікамі, а ў гэты самы час пражэрлівае полымя нібы языком  
злізала ўвесь яе дабрабыт. Згарэла кухня, згарэў тэлевізор,  
агонь спапяліў яе Рамэо і Джульету — яе затуманеная мроі  
пра шчасце.

У Паліны знайшлася сіла, каб перамагчы, здавалася, непе-  
раадольны прыступ першага адчаю. Яна прысела ў кутку два-  
ра на лаўцы і сядзела так доўга, безуважна пазіраючы, як  
разбіраючы яе суседзяў-пагарэльцаў сябры і знаёмыя... Аказ-  
ваеца, толькі ў яе адной не было сяброў, не было ніякага  
прыстанішча... З пажарышча несла едкім гарам, прахалода  
майскага вечара пачынала працінаць усё яе зняможанае це-  
ла, а яна ўсё сядзела і сядзела. Не было сілы падняцца. Не  
было сілы перамагчы тупое здрэнченне і безуважнасць да  
ўсяго на свеце.

Паліна здрыгнулася, калі да яе плечука дакранулася нечая  
рука. Маленская, цёплая... Яна ўзняла галаву і ўбачыла Ігар-  
ка — дзеяцігадовага сына свайго дырэктара.

— Цёця, бабуля і мама з татам сказаі, каб вы ішлі да нас.  
Яна нічога не адказала.

— Хадзем... Бабуля і тата з мамай сказаі, — зноў паўтарыў  
ён.

Дома ў Арсена Фёдаравіча Паліну адразу ж пасадзілі за  
стол. Яна моўкі піла гарачы духмяны чай, і рукі яе, знямог-  
лыя ад хвалявання і холаду, дробна дрыжалі...

— Вось, — першае, што прыйшло ёй у галаву, сказала яна,  
адагрэўшыся чаём, — засталася, у чым стаю...

— Мы з вамі аднаго росту, дык нічога — падзелімся...  
Прыдзеца толькі крыху бакі ўшыць, бо я — вунь якая, а вы  
зусім, як дзяўчына, — сучешыла Паліну Веру Максімаўна —  
жонка дырэктара — поўная вясёлая жанчына.

Паліна засталася жыць у пакой бабулі, дарэчы яшчэ вельмі

мала падобнай на бабулю. Сама Соф'я Захараўна — дзяబёлая  
статная жанчына — перабралася на канапу ў сталовую.

Лежачы на цёплай чужой пасцелі, Паліна не магла заснучь,  
з нейкім няпэўным пачуццём здзіўлення і зайдрасці пры-  
слухоўвалася да галасоў і смеху, што чуліся за сцяной.

...У сям'і дырэктара Паліне было вольна і добра. І ўсё ж  
нешта яе як быццам бянтэжыла тут і прыгнітала: найнакш як  
незразумелая шырокая дабрата гэтых людзей. Пражыўши ме-  
сяц, як і належыць кватарантцы, яна прынесла плату за ква-  
тэрку Соф'і Захараўне. І тая, адхіснуўшыся ад яе, толькі спы-  
тала:

— Ты што гэта, Паліна Фамінічна, ачумела?

Тады Паліна тайком пакула гроши ў кухонную шафку.  
Убачыўшы іх, Соф'я Захараўна зашла да Паліны чырвоная,  
злосная. Моўкі сунула гроши ёй пад падушку і, не гледзячы  
на Паліну, пайшла назад. У дзвярах толькі прыпынілася.

— Цябе ўзялі, як чалавека. А ты, як кажан... Усё хаваешся,  
усё ўпоцемку... Не ўздумай да Веры ці да Арсения яшчэ  
паткнущца з гэтай платай... Папярэджваю.

У нядзелю, у выхадны, пакуль у сталовай снедалі, Паліна  
старалася не ўставаць і прыкідвалася, нібыта спіць. Ляжала  
ціха, разглядала ўжо добра знаёмы пакой Соф'і Захараўны,  
застаўлены вazonамі. Здзіўляў яе заўсёды адзін вазон: нейкі  
пануры, шэры, з рыжымі плямамі на лісцях. Яна аднойчы і ў  
Соф'і Захараўны спытала, чаму тая не выкіне гэтую брыдоту.  
Соф'я Захараўна толькі паціснула плячыма:

— Шкада — ён у нас даўно. А можа яшчэ возьме ды зацві-  
це...

Неўзабаве пасля выпадку з платай за кватэрку Соф'я Заха-  
раўна неяк зноў вельмі здзіўіла Паліну:

— Ты што, — кажа, — вельмі многа грошай маеш, каб бе-  
гаць па сталоўках?

Беражлівая ў самых дробязях, Паліна не здолела адмовіцца  
ад такой прапановы. Так і сапраўды было вельмі зручна. Ра-  
ніцой падрыхтуе, а Соф'я Захараўна зварыць. А як вернецца  
з работы, тая дастане з печы ды яшчэ і на стол падасць. Са-

дзіся, еш... Паліна падзякуе, пад'есць... А ўсё роўна не горнецца сэрцам да чужое дабраты, да дому, які прытуліў яе.

— Цёця, — спытаў неяк яе Ігар, — чаму вы заўсёды такая сумная? У вас баліць жывот?

— Чаму гэта? — азадачана ўзняла галаву ад вышывання Паліна.

— Бо я заўсёды сумны, калі ў мяне жывот баліць... I тата з мамай і бабуля сумныя, калі баліць...

— Ідзі, гуляй.

Вечарам, калі сабраліся ўсе вячэраць, Соф'я Захараўна падакарала ўнук:

— Не брыдка табе, Ягор... Як гэта ты сёння да Паліны Фамінічны: «У вас жывот баліць?»

Вера Максімаўна павярнулася да сына:

— Ты гэтак сказаў Паліне Фамінічне?.. Ты ж бачыш, у яе гора, яна адна, а ты...

— А я нічога...

— «Нічога»... Яна жалю вартася... Гэтак пакалечыла чалавека жыццё.

Калі сям'я дырэктора сабралася ехаць у адпачынак на вёску, адкуль былі родам сама Соф'я Захараўна і Вера, Паліна ўзрадавалася: цэлы месяц яна будзе жыць адна на ўесь дом, не будзе чуць дакучлівых чужых размоў і жартаў, не будзе адчуваць чужой дабраты, якая гняце іншы раз так, што не ведаеш, куды дзеецца, не будзе патрэбы адказваць на недарэчныя пытанні гэтага Ягоркі...

Яны паехалі ў суботу вечарам, і калі Паліна пасля іх ад'езду, як і заўсёды, легла на бабулін ложак, яна не заснула адразу, як спадзявалася. Дзіўна, заснуць не давала ёй цішыня, што стаяла за сцяной... Звычайна яны там смяяліся, успаміналі і перабіралі ўсё, што здаралася за дзень.

А праз тыдзень, адна, Паліна і зусім засумавала. Днём яна хадзіла на будаўніцтва свайго новага дома, які непрыкметна вырас на старым пажарышчы. Яшчэ зусім нядайна, здаецца, вазілі сюды бярвенне, цемент і дошкі. А глядзіш, ужо сцены тынкуюць і маляры фарбуюць дах. Рамы, пафарбаваныя ў чырвоны колер, на фоне белых сцен здаюцца нейкім асаблівымі святочнымі. Застаюцца толькі дробязі. Але за месяц абяцаюць скончыць і гэтыя дробязі.

Калі вярнулася з вёскі сям'я дырэктора, першы пачула Паліна голас Ягоркі. Нешта раптам сціснула ёй горла, і яна, ледзь павітаўшыся, зачынілася ў пакоі. А раніцой сказала Соф'я Захараўна:

— Хутка не буду я ўжо вам замінаць...

— Вы не пра гэта думайце. Вы, Паліна Фамінічна, думайце, каб не застасца вам у кватарантках у сябе самой... — умяшаўся ў размову Арсен Фёдаравіч.

Толькі пазней зразумела Паліна сэнс гэтых яго слоў, і зноў, як тады, калі яна пачула Ягоркаў голас, у яе сціснула ў горле.

— Ну, і няхай сабе... Ну, і няхай! — упартая некалькі разоў паўтарыла яна тады, толкам і сама не разумеючы, супраць

чаго яна ўпарціца, з чым не згаджаеца. Проста нешта балюча сціснула сэрца, шукала выйсця.

— Ну, што ж, Поля,—сказаў неўзабаве Арсен Фёдаравіч, калі яна зайшла да яго ў кабінет — падпісаць накладныя, — відаць, вы і сапраўды хутка нас пакінече. Я сёння заходзіў, паглядзеў ваш новы дом. Цудоўны...

— А вы ўжо не дачакаецеся?.. — яна не хацела і не разумела, як гэта ў яе атрымалася, але ў яе ўсё роўна атрымалася так: спыталася са злосцю.

— Ну што вы, Поля? — мякка папракнүў ён.

Яна нічога не адказала. I што магла яна сказаць? Што сама сябе не разумее, не ведае, што з ёю робіцца.

...Нарэшце, у новым доме пафарбавалі падлогу. I гэта быў, як кажуць, заключны мазок. Вяртаючыся з работы, Паліна ніяк не магла абмінуць сваю кватэру. Спынялася ў парозе і рукой мацала падлогу: да пальцаў яшчэ прыліпала фарба. Вярнуўшыся, яна паказвала руку Соф'я Захараўне.

— Ну, і клопат вялікі, — бурчала тая, — цячэ табе за каўнер, ці што? Ці мы ўжо гэтак табе збрыйдзелі?

— Не вы, дык я вам...

— Няма табе чаго гаварыць...

Паліна дапытліва ўзіралася ў добры без хітрасці твар старай — шукала няшчырасць ці насмешку і не знаходзіла іх... Замучылася яна ў гэтай сям'ї!

Калі ж, нарэшце, падлога высаходзіла і ўжо можна было перабірацца, Паліна раптам замест радасці адчула расчараўванне...

— Можна пераязджаць, — сказала Паліна, вярнуўшыся вечарам у дырэкторскі дом, і, здаецца, упершыню за ўесь гэты час засміялася: такім смешным здалося ёй самой гэта слова — «пераязджаць»: увесь яе скарб змяшчаўся ў звычайнай гаспадарскай сетцы.

— Калі не будзеце пярэчыць, Поля, — не вельмі ўпэўнена сказала Вера Максімаўна, — мы здолеем даць вам сёе-тое на першы час, на абжытак... Стол, скажам, крэслы...

Паліна рашуча затрэсла галавой:

— Не, не. Нічога не трэба. Я сама.

— Ну, сама дык сама. На наваселле не забудзь толькі паклікаць, — разумеючы Паліну, весела сказала Соф'я Захараўна.

Паліна моўчкі кінула і залілася чыванню. I раптам, усе звойважылі, папрыгажэла.

А раніцой уся сям'я дырэктора пайшла праводзіць яе. На перадзе ішоў Ігар — нёс вазон. Паліна ішла следам. За варотамі, нібыта адпраўляючыся ў далёкую дарогу, яна развітася з усімі за руку, узяла ў Ігара вазон і з сеткай у другой руцэ пайшла па вуліцы — да свайго новага дома.

Паліне вельмі хацелася азірнуцца назад. Але яна не магла азірнуцца. Яна плакала. Першы раз за ўсё жыццё плакала не ад болю, не ад крыўды ці злосці. Яна плакала таму, што сэрца яе перапаўняла невыказнае пачуццё да тых людзей, што стаялі (яна гэта ведала) ля варот і глядзелі ёй услед.

## ЗА ЛЮБОЎ РАЗУМНУЮ!

Паважаныя чытачы! Артыкулам прафесара Е. Е. Кацмана — старэйшага педагога рэспублікі, які больш 40 гадоў свайго жыцця аддае любімай справе, мы пачынаем завочны ўніверсітэт медыцынскіх ведаў нашага часопіса. Выпісваючы і чытаючы «Работніцу і сялянку», вы на працягу 1965 года зможаце пазнаёміца з большасцю пытанняў, якія вас цікавяць.

Дзіця памірала. Валасы рассыпаліся па падушцы, шчокі палалі, у вачах гарачкавы бляск...

Я ўсё жыццё ведаў, што непрыгожых дзяцей няма, што ўсе яны, нават хворыя, прыгожыя ўжо тым, што яны дзееці. I ўсё-такі заўсёды мне здаецца, што паміраючыя дзееці самыя прыгожыя. I заўсёды ў гэтых выпадках мне

думаецца пра будучае — якім выдатным вучоным, канструктарам, касманаўтам, футбалістам або будаўніком стаўбы гэты хлапчук, каб выжыў ён.

Выратаваць хлопчыка не удалося. I, паклаўшы руку на сэрца, аўбінаваціць у гэтым я магу яго бацькоў, а асабліва бабулю. Гэта яна не дазволіла нам даследаваць

унука, зрабіць яму, для ўдакладнення дыягнозу, спінамагавую пункцыю. «Не дам браць шпіг, — кричала бабуля на ўесь дом, — У яго глісты «падварнуліся», а яму «шпіг» брацы!»

...Цяпер ужо ні для кога не сакрэт, што гэтаксама, як даўгавечнасць дома залежыць ад яго фундаменту, так і даўгавечнасць і здароўе чалавека залежаць ад яго дзяцінства. Вельмі многія хваробы — туберкулёз, рэуматызм, у нейкай ступені хранічнае захворванне лёгкіх і іншыя сур'ёзныя хваробы дарослых пачынаюцца ў дзяцінстве. А ці заўсёды мы думаем пра гэта?

Нам па абавязку сваёй работы, свайго прызвания прыходзіцца часам перажываць цяжкія моманты. Бывае, што ўжо з першых дзён пасля нараджэння дзіця аказваеца непрыстасаваным да жыцця, мае цяжкія дэфекты ў сваім фізічным стане, што несумненна адаб'еца і на яго разумовы развіцці. Гэта так званыя спадчынныя і ўроджаныя выродлівасць і аномаліі канстытуцыі. Зразумела, што нараджэнне сляпога дзіцяці або дэбіла (рэзкае адставанне разумовых здольнасцей) прынясе ў сям'ю маля радасці. А гэта можна прадухіліць. Нашы веды, магчымасці савецкай меды-

цыны зараз могуць прадухіліць нараджэнне дзіцяці-вырадка, дзіцяці-інваліда.

Не паверу, каб гукі песні «Пусть всегда буде сонце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» пакінулі каго-небудзь абыякавым. Няхітра і простая, гэтая песня, сапраўды дзіцячая песня, кране сэрца дарослыя. І хоць гэта вельмі натуральна і неабходна—любіць сваё дзіця, я хачу пагаварыць пра іншую, прамерную, сляпую, нават злачынна-сляпую мацирынскую любоў.

Аднойчы ў клініку была дастаўлена дзяўчынка гадоў васьмі, дачка культурных, кlapatлівых бацькоў. Прычынай для звяртання да ўрача з'явіліся частыя рвоты, пах ацетону з рота, агульнае недамаганне. А з роспытаў высветлілася, што маці, жадаючы бачыць сваё дзіця здоровым і поўным, карміла яе зусім няправільна—2—3 шклянкі смятанкі ў дзень ды 100 грамаў сметанковага масла, тлустае свіное мясо. У дзяўчынкі развілося вельмі цяжкае захворванне з прычыны парушэння тлушчавага абмену.

Есць і такая катэгорыя мамаў і бабуляў—дзіця заўсёды ім здаецца хворым. У гасціях і дома, у школе і паліклініцы толькі і размовы, што пра хваробу. І паступова гэты хлопчык або дзяўчынка самі пачынаюць верыць у сваё захворванне, самі пачынаюць шукаць у сябе хваробы, а калі не знаходзяць, то часта сімулююць.

Вялікае значэнне для выхавання здоровага, усебакова развітага дзіцяці мае стварэнне правільнага рэжыму дня. Мне не раз даводзілася сустракацца з дзецьмі, якія нясуць сапраўды тытанічную нагрузкую—апрача агульна-адукатыўнай школы, такое дзіця яшчэ паспяхова (?) вучыца ў музычнай, і займаецца ў фотагуртку Палаца плянераў і ў студыі выяўленчага мастацтва, і афармляе насценгазету. А калі ж яму адпачываць? Калі бываць на свежым паветры? Калі рыхтаваць урокі? Калі яму пабыць праста дзіцем і пагуляць з таварышамі ў лапту і ў «Чапая»?

Ніколі нельга забываць пра фізкультуру. Бо адна фізкультура, умела, разам з урачом падабраная, можа вылечыць у дзесяткі разоў лепш многія захворванні, чым таблеткі, мікстуры і ўколы. І нездарма лячэнная гімнастыка ўваходзіць у склад комплекснага лячэння

для самых цяжкіх хворых у клініках. Але, як і ва ўсім, у фізічных нагрузках трэба захоўваць меру. Фізкультура—гэта не пагоня за аднабакова развітымі разраднікамі, гэта не выхаванне чэмпёнаў. І тут, як нідзе, рашаючыя слова павінна належаць урачам—школьным і фізкультурнага дыспансера.

У гэтым артыкуле я не ставіў сабе мэтай расказваць пра захворванні дзяцей, іх лячэнне і прадухіленне. Пра гэта будзе ісці гутарка ў наступных нумерах часопіса. Я закрануў толькі некалькі рэдкіх па ступені, але распаўсюджаных па характару памылак у выхаванні. І вось яшчэ адна.

У апошні час мне ўсё часей даводзіцца кансультація дзяцей, галоўнымі скаргамі якіх з'яўляецца раздражнільнасць, вяласць, дрэнны сон, адсутніцца апетыту, зніжэнне паспяхавасці ў школе, частая захвораемасць на ангіны, катары і г. д. І пасля старавага апытания высвятляеца, што прычына ўсіх гэтых з'яў у большасці дзяцей адна—прамернае захапленне тэлевізарам. Зразумейце мянэ правільна—я зусім не супраць тэлевізараў. Я супраць прамернага імі захаплення. А як бывае? Гадзінамі, літаральна гадзінамі, штодзённа дзіця сядзіць, упёршыся носам у экран, і глядзіць ўсё запар. А адсюль—вялікае зрокавае ператамленне, адсутніцца свежага паветра і руху, так неабходных ўсім людзям, асабліва дзесятам.

А праграмы? Асаблівасці, якія дзесятам да 16 гадоў не рэкамендуецца глядзельцам.

Вядома, ўсё гэта самым адмоўным чынам адбіваецца на псехіцы.

У нашай краіне створана стройная сістэма аховы мацирынства і дзіцінства. Тысячы ўрачоў і ўдзень і ўначы стаяць на варце здароўя нашага падрастаючага пакалення. Мы лечым і засцерагаем ад захворвання самых шчаслівых дзяцей на свеце—савецкіх дзяцей. І яны будуть здаровыя. За гэта адказваем мы з вами—бацькі і дзядулі, мамы і бабулі, урачы і настаўнікі. Давайце ж пасябруем шчыра і будзем разам змагацца за здароўе нашых дзяцей.

Е. Е. КАЦМАН,  
доктар медыцынскіх навук,  
професар.

# ВІДЕО

Сонечны здайчык праціг на столі, потым саслізуў на сцяну. Відаць, нехта забаўляўся на дверы, хацеў, каб жыхары пакоя падышлі да акна.

Падысці да акна...

Гэта ж праста здорава, калі можна ўзяць і падысці да акна: глянуць, хто ж там сваволіць. Захацелася—і падышоў.

Там, за акном, шоргат нечых ног, вясёлыя воклічы, званкі веласіпедаў.

Яна любіла веласіпед. Любіла шалёна мчацца па дарозе, накручваць на колы кіламетр за кіламетрам. Любіла збочыць у густы лес з высачэзнымі соснамі і калматымі ялінамі, любіла праехацца па вузкай, густа прыцярушанай ігліцаю сцяжынцы.

Выехаўши з лесу, можна было каціца з горкі аж да самай хаты, праскочыць міма старых ліп, што ганаровай вартай абстуپілі сядзібу, і прытармазіць ля дубка.

Адсюль відаць быў і ручай, і кладка праз яго, і сцяжынка, што вяла праста да парога хаты. За ручаем, крыху справа, шчацініўся невысокі сасоннік, які шчодра раскрываў перад ёю запаветныя грыбныя мясціны. Злева туліўся да дарогі хаты Будзькаў, іх невялікай вёсачкі ў бытлім партызанскім краі.

І ўсё гэта харастро належала ёй. І лес, і капрызы ручай, і паплавы за ім. Усюды можна было пабываць, ўсё аб'ездзіць і абегаць.

— І калі ты толькі суцішыся, — дзівілася часам бабулька, — ўсё на нагах ды на нагах...

...Потым прыйшоў боль. Ён, як здраднік, напаў з-за вугла, знянаць. Трывогай прагучала і адбілася ў памяці незнёмае слова «поліяміэліт».

Міналі дні, набягалі гады, напоўненыя адным і тым жа—болем. Яна забылася, як пахне бэз і грэчка—іх замяніў трывалы пах лекаў, што ўсталіваўся тут назаўсёды. Людзі ў белых халатах ля ложка Ніны неяк цішэлі, напаўголасу перакідаліся незразумелымі словамі, і яна лавіла ў іх позірках такую спагадлівасць, ад якой рабілася страшна.

Не, яна мужны чалавек. Пункцыі? Няхай! Калі трэба, каб падняць яе на ногі, няхай. І Ніна моўчкі пераносіць боль, ад якога на лбе выступаюць крапелькі поту...

Але вось і пункцыі перасталі рабіць. Значыць, ўсё? Зна-



Кадр з кінафільма «Крыніцы».

# ЭКРАН

# У ТВАР

чыць, няма надзеі. Дык навошта тады жыццё? Жыццё, абмежаванае ложкам, белай сцяной, на якой скача-дражніца сонечны зайчык: «Не баюся цябе, не зловіш!»

Не злаўлю...

Пантапон ненадоўга праганяе боль. Што ж, яна пацерпіць. Няхай пабаліць. Толькі трэба пабольш сабраць маленькіх пакецікаў. Эта ж праста — узяць і сказаць сястры, што вып'е парашок потым. І сабраць дзесяць ці, надзейней, пятнаццаць белых пакецікаў. І ашукаць боль. Раз і назаўсёды...

Ніна пачула, як адчыніліся дзвёры — нехта па-гаспадарску ўпэўнена ўвайшоў у палату, і цяпер крокі набліжаліся да яе ложка. Яна заплюшчыла вочы.

Крокі зрабіліся цішэй і зусім сціхлі ля яе ложка. Ніна на момант стаіла дыханне, і тут жа чыясці рука лягла на яе лоб.

— А ну, прачынайся, досьць прытварацца!

Пачырванела, адкрыла вочы. Так і ёсць. Прафесар Даніел Аляксандравіч Маркаў. Стайць і ўсміхаецца з мяккай пяшчотай.

— Ну, як настрой? — запытаўся Даніел Аляксандравіч, падсоўваючы да сябе зэдлік.

Ніна прамаўчала і толькі пачула, як па-здрадніцу начала пашчыпваць у вачах.

— Ну вось што, — спахмурнеў прафесар, — ты... ты не сумуй, не кісні. Вось кніжку вазьмі, пачытай.

Нехаця ўзяла ў рукі кніжку, глянула на вокладку. Юнак з шабляй прыгнуўся да шыі каня, а на будзёнаўцы гарыць чырвоная зорачка. «Як гартаўвалася сталь».

Перагарнула старонку, начала чытаць. ... забылася на ўсё. Дарэмна нянька гаварыла, што стыне абед, а потым вячэра, дарэмна прымушала ходзь што-небудзь з'есці. Ніна толькі адмахвалася і чытала, чытала... Чытала аж да таго часу, пакуль дзяжурная сястра не выключыла святло ў палаце.

Паўка, Паўка! Ты не здаўся.

А яна? Ці зрабіла яна ўсё, каб перамагчы хваробу, ці не здалася перад ёй. Але ж ці здолее яна ходзь небудзь прыносіць людзям карысць? І ўсё ж...

«Схавай рэвальвер і нікому больш не расказвай пра гэта».

Ніна асцярожна прыўзняла галаву. У палаце, здаецца, яшчэ ўсе спалі. І тады яна дастала з рога навалочки белыя пакецікі... высыпала пад ложак. Адзін за другім — усе дзевяць.

\* \* \*

...Мора ласкавай кошкай цёrlася аб бераг. Аднекуль раз-пораз налятаў і пакорліва цішэу на пляжы цёплы вільготны вецер.

Першы раз Ніна на Чорным моры. Вецер пяшчотна лашчыць яе твар...

Два гады мінулі з таго дня, калі Ніна выпісалася з бальніцы дадому. Стаяла самотная восень. Пад дажджом нудзіліся старыя ліпі. Сіратліва чарнёй дубок. І гэтак жа сіратліва адчуvalа яна сябе, ходзь поруч былі блізкія, ходзь усё тут было да дробязі знаёма... Няўко ж яна так і пражыве ўсё жыццё ў гэтым пакоі без справы, без работы.

У першы ж дзень забегла сяброўка Марыйка Кажура, зачасціла Соня Казак. Пасля школы дзяўчыты працавалі ў саўгасе. Гаспадарка вялікая, цяжкая. Ніна слухала, як сяброўкі навыпераці расказвалі аб брыгадных клопатах, і зайдрасць падкрадалася пад сэрца. Аднойчы не вытрымала:

— Шчаслівия вы, дзяўчыты! Эх, каб мне ходзь якую-небудзь работу.

Соня, быццам спатыкнулася на слове, разгублена змоўкla. Падышла, ласкава правяла па валасах.

— Ты, Ніночка, не засмучайся. Мусіць, давядзеца табе яшчэ трохі пачакаць з работай. Адпачывай ужо, добра?

І яна павольна адвяла погляд ад мыліц, што прымасціліся ў кутку паміж ложкам і сцяной.

Адпачывай... Эх, каб ведала Соня, як ёй апрыкрыла ўжо адпачываць. І не адпачынаць гэта, не. А што рабіць? Нават лепшыя сяброўкі лічаць яе баластам. І ў камсамоле, відаць, спісалі з рахунку члена ВЛКСМ Ніну Шахуру — нават па ўзносы не заходзяць, аблінаюць хату.

І Ніна піша пісьмо ў Вілейскі камітэт камсамола. Напісала і пашкадавала. Хіба мала спраў там, каб займацца яшчэ і яе бядой.

Але неўзабаве ў Будзькі скрэзь лясную чашчобу прабіўся бачыўшы віды «масквічка». Праз акно яна бачыла, як з машины вылез невысокі шчуплы юнак, паправіў акуляры і не-рашуча падняўся на ганак.

Гэта быў другі сакратар Вілейскага сельскага камітэта камсамола. Шмат аб чым гаварылі ў той дзень Ніна Шахура і Эдуард Сінькевіч. Аб любімых Нініных кніжках і героях і, зразумела, пра Паўку Карчагіна, і аб далейшай вучобе, і аб работе клуба ў Лоўцавічах. На развітанне Сінькевіч прапанаваў:

— Вось ты любіш кніжкі, давай і арганізуем у цябе бібліятэчку-перасоўку. Лічы гэта сваім камсамольскім даручэннем.

З таго часу і пацягнулася людзі ў дом пад старымі ліпамі.

«Жылі-былі стары са старой» — так называецца новая мастацкая аповесць, створаная лаўрэатам Ленінскай прэміі рэжысёрам Рыгорам Чухраем на кінастудыі «Масфільм» па сцэнарый Валерыя Фрыда і Юлія Дунскага.

Выкананыя галоўных роляў — актрыса Ленінградскага тэатра імя Ленісавета Веры Кузняцова і народны артыст РСФСР, акцёр Тамбоўскага абласнога драматычнага тэатра Іван Марын узрушваюць незвычайнай праўдзівасцю і прастатай ігры.

У карціне «Жылі-былі стары са старой» востра ставяцца маральна-этычныя пытанні, асабліва важныя для выхавання маладога пакалення. Жыццё добрая чалавека не канчаецца з яго смерцю, ён жыве ў памяці людзей кожнай сваёй добраі справай.

\* \* \*

З цікавасцю прагледзяць глядачы і новую мастацкую кінааповесць «Крыніцы», створаную рэжысёрам Іосіфам Шульманам на кінастудыі «Беларусьфільм» па матывах аднайменнага рамана Івана Шамяніна. Яна прысвечана нашай цудоўнай моладзі. У галоўных ролях



Кадр з кінафільма «Мухтар».

занятыя акцёры Э. Павулс, І. Пушкарёў, Л. Залатухін, О. Жанаў, М. Траяноўскі, Л. Кіржакоў, І. Выходцава, А. Манько і іншыя.

\* \* \*

З цікавасцю прагледзяць глядачы таксама новую прыгодніцкую кінастужку «Мухтар», паставленую рэжысёрам Сямёном Туманавым на кінастудыі

«Масфільм». Гэта захапляючы кінарасказ аб работніках саўецкай міліцыі. Адну з галоўных ролей у фільме выконвае папулярны кінаакцёр Юрый Нікулін.

На экраны рэспублікі выпуслеца таксама рад новых зарубежных мастацкіх кінакарцін і шмат новых хранікальна-документальных і навукова-папулярных фільмаў.

Р. КАПЛЯ



Кадр з кінафільма «Жылі-былі стары са старой».

# У НАС У ГАСЦЯХ БЯРОЗКА

У снежні 1964 года спаўняеца 40 год беларускаму піянерскуму часопісу „Бярозка“, першы нумар якога выйшаў у снежні 1924 года. Першапачатковая назва часопіса была „Беларускі піянер“. Пад такай назвой ён выходзіў са снежня 1924 года па кастрычнік 1929 года. У сувязі з арганізацыяй газеты „Піянер Беларусі“ ў 1929 годзе піянерскуму часопісу была прысвоена назва „Іскры Ільіча“. А ў чэрвені 1945 года, — адноўлены выхадам паслявенных год, — часопіс атрымаў новае імя — „Бярозка“.

Сёння „Работніца і сялянка“ запрасіла „Бярозку“ да сябе ў гості.

## Сілач

Жарт

Сябрук не верыць, хоць ты плач,  
Што ў класе першы я сілач.  
Не чуе голасу рабят,  
Што я цягну ўвесы клас назад.  
Мікола ДЗЕМІДОВІЧ,  
вучань Мікалаеўшчынскай школы.  
Стайбцоўскі раён.

## Хітры Ігнат

Паставілі ў дзённік  
Двойку Ігнату.  
Як апраўдацца  
Яму перад татам?  
— Тата, — хлапчына  
Рашыў схітраўца,—  
Заплюшчыўши вочы,  
Ты ўмееш пісаць?  
— Як трэба, змагу,  
Хоць раней не пісаў...  
— Тады ў майм дзённіку  
Подпіс пастаў.

Іван ШУЦЬКО

## Ала

Ні ў хоры, ні ў другім гуртку  
Не пела, не скакала  
Ала,  
А толькі дзе-небудзь у кутку  
Другіх крытыкала.  
Міхась СКРЫПКА

## Анютка-цырульнік

Гэта было яшчэ ў садзіку.  
Усе малявалі. Барыску дастаўся жоўты аловак. Ён намаляваў сонейка. Потым хлопчык казаў, што гэта пра яго склалі песню «Солнечный круг, небо вокруг».  
Але гэта няпраўда. Таму што блакітнага алоўка, каб намаляваць неба, тады ў яго не было.  
На Барыскавым малюнку неба не было. Ад жоўтага кружка на ўсю старонку ішлі жоўтыя лініі — праменні.  
Анютка паглядзела на яго малюнак і сказала:  
— Я з твайго малюнка магу месяц зрабіць.  
— Як гэта! — здзівіўся Барыска.  
— У сонца праменні, як косы. А калі іх абстрыгчы коратка-коратка, будзе месяц.  
Тады Барыска засміяўся і сказаў:  
— Ты, Анютка, будзеш цырульнікам...

Ілья ШАХРАЙ

## НЯЎДАЛЫ РЫБАК

У Міколы над калыханкай  
Цэлы хор сабраўся,  
Дзве бабулі, два дзядулі,  
Цэлы хор сабраўся.



Заспываюць «лю-лі» бабкі,  
Ім утораць дзедкі:  
«Спяць і гулі, лю-лі, лю-лі»,—  
Ім утораць дзедкі.

Пазяхнулі ціха бабкі,  
А таксама дзедкі.  
Спяць бабулі, лю-лі, лю-лі,  
А таксама дзедкі.

Тут устаў малы Міколка  
І адзін спявае:  
«Дзедкі спяць, бабулі —  
лю-лі»,—  
Ён адзін спявае.

Алесь РАЗНАУ

Сялецкая школа  
Бярозаўскага раёна,



Мал. А. Волкава.

Ішлі не толькі па кніжкі. Многія ішлі па навіны, ці проста на агенчыкі, бо ведалі, што ім тут будуць рады. Ніна ж шмат чытае і, зразумела, заўсёды ў курсе апошніх падзей.

Частым гостем стаў Аляксандар Клімовіч, сакратар саўгаснай камсамольскай арганізацыі. Ён даручыў Ніне весці заняткі ў гуртку па гісторыі камсамола.

За акном даўно кружыліся і падалі на дол белая мухі. Зіма слала свае срэбнатканыя кілімы, калі аднойчы на двары зазвінелі бомы. У хату ўвайшоў Аляксандар Клімовіч.

— Ну, збірайся, прапагандыст, на камсамольскі сход. Можа хоць ты пахваліш мяне, калі ўсе крытыкаваць пачнунець, га?

Імчаліся коні, клалася пад ногі дарога, і вецер зноў біў у твар Ніны. У Лоўцавічах сабралася вясковая камсамолія, каб падумаць і пагаварыць аб сваёй ролі ва ўздыме саўгаснай гаспадаркі. Многія тады атрымалі пущёўкі на жывёлагадоўчыя фермы.

Не забыла Ніна слова камсамольскага сакратара аб tym, што ў саўгасную бухгалтэршу вельмі патрэбны кваліфікаваныя спецыялісты ўліку. Нічога, што яна слаба ведае матэматыку за восем класаў. Калі праўду казаць, дык у школе матэ-

матыка не вельмі ёй давалася. Але ж урэшце гэта і цікавей — адолець тое, што дaeцца нялёгка.

І Ніна схіляецца над падручнікамі, настойліва рыхтуеца да экзаменаў. Вясной дзяўчына едзе ў сталіцу рэспублікі і здае ўсе ўступныя экзамены на завочнае аддзяленне Мінскага фінансавага тэхнікума.

Цяпер у Ніны шмат сяброў. І дзяўчыны на ферме і людзі, якія сілай волі здолелі вырвацца з жалезных абдымкаў хваробы, вярнуцца ў строй.

Ніна атрымала новае даручэнне — рыхтаваць да ўступлення ў камсамол падлеткаў. І калі часам Ніне ўдавалася запаліць у вачах хлапчукоў агенчыкі цікаўнасці, калі яна адчувала, што яе слова падаюць на ўдзячную глебу.

І ніколі Ніна не думала, што сама яе жыццё таксама можна назваць подзвігам. Яна не згодна з гэтым і цяпер. Проста ёй хацелася бачыць над сабой і сонца, і неба, хацелася, каб вецер заўсёды біў у твар.

А. БАЛАШ

Саўгас «Карпавічы», Вілейскі раён.

# СКРЫПКА і БУБЕН

Слова Алеся СТАВЕРА

Музыка Ивана КУЗНЯЦОВА

*Allegro*

A. *poco cresc.*  
Па гас- цінцы мі- ма клё- наў праня- сло аўтакалону.

T. *poco a poco cresc.*  
з песняй, музыкай і смехам,— то ша- фёр у сваты ехалу. з гулам, го- ма- нам вя-

B. *poco cresc. e accel.*  
сё- лым шпарка ў- ха- лі ў па- сё- лак і ля хаты, што пад вязам, пры- пыні- лі.

*Tempo I*

*rit. edim.* *Адна (глітыруя скрыпци)*  
Ох, бу- дзэм піць і бу- дзэм ес- ці,  
ся ад- ра- бы. Скрыпка гучна стала вес- ці:  
Мая, Мая, Мая,

*Дзве*  
Эх, бу- дзэм піць і бу- дзэм ес- ці.  
Ля. *poco cresc.*  
Ля, ля, ля, ля, ля  
А бубен біў удобрым гудзе:

Ля, ля, Мая, Мая, Мая, Мая, ля  
Мая, Мая, Мая, Мая, Мая, Мая, ля.

*Для заканчения*  
Вось, Вось, что зда- ры- лась з ша- фё- рам. Ой, си!



Мал. Ул. Табушава.

Па гасцінцы, міма клёнаў,  
Пранясласло аўтакалону  
З песняй, музыкай і смехам,—  
То шафёр жаніца ехаў.  
З гулам-гоманам вясёлым  
Шпарка ўехалі ў пасёлак  
І ля хаты, што пад вязам,  
Прыпыніліся адразу.  
Скрыпка гучна стала весці:  
— Будзем піць і будзем есці!  
Будзем піць і будзем есці!  
Бубен біў у добрым гудзе:  
— Будзем бачыць, што там будзе!  
Будзем бачыць, што там будзе!

Сумных між гасцей — нікога!  
Што ж — за шофера ўдалога  
Пойдзе кожная з ахвотай!  
Маці стрэціла ў варотах:  
— Ох, бяда: дачушка ўчора  
З'ехала да цёткі ў горад...  
Засмуціліся ўсе госці.  
Ускіпей жаніх ад злосці.  
Струны скрыпкі так запелі:  
— Не пілі мы і не елі!  
Не пілі мы і не елі!  
Бубен біў у сумным гудзе:  
— Я так думаў, што так будзе!  
Я так думаў, што так будзе!

Хто зманіў, хто звёў дзеўчыну!  
Счую жаніх праз дзень прычыну.—  
Зганьбавала яго люба:  
Быў ён з ёй нібыта грубы,  
За рулём замнога чахне,  
Не бензінам часам пахне,  
Ды ўжо й зух ён быў задужа,—  
Мог бы стаць нядобрым мужам...  
Скрыпка горка галасіла:  
— Шчасце дзеўчына ўпусціла...  
Шчасце дзеўчына ўпусціла...  
Бубен біў у злосным гудзе:  
— Там, дзе ты,— дык гэтак будзе!  
Там, дзе ты,— дык гэтак будзе!

# СЯМЕЙНАЯ ГІСТОРЫЯ

Наведуманае апавяданне

А вінаватым ва ўсім, як выявілася, быў кура: маленькі, тоўсценькі, з богабаязным абліччам чалавечак у чорнай сутане, якога можна спаткаць на адной з ускрайн Мантэвідэо. Гэта ён падзуджваў Мартону:

— Без вянца жывуць,— хай сабе. За гэта яны адкажуць перад усявышнім. Але ў чым вінавата дзіцё? Яго трэба неадкладна ахрысціць.

Падагрэтая курой Мартона начала дапякаць Гладзіс:

— Адрыяну трэба ахрысціць, інакш не хачу бачыць твойго роса.

— Ён не згодзіцца, мама.

— Тады ён павінен пакінуць дом.

— Але ж я кахаю яго. Ён такі хороши. Ці ёсьць хто прыгажэйшы за Алеся ў Мантэвідэо.

— Ёсьць, ды яшчэ колькі. Ты толькі разгледзіся. І шмат хто прыглядзеца да цябе. Кура благаславіць твой шлюб з іспанцам. А на дзіцё хай плаціць роса.

— Але ж, мама, ён такі сардэчны, цудоўны роса.

— Ты паглядзі лепш на сябе. Прыгожая, адукаваная. А ён—шрафёр.

Так паступова Мартона ў імя любві да каталіцкага бoga падрываля любоў у дачкі да яе мужа Алеся. І дамаглася свайго. Аднойчы Гладзіс аб'явіла Алесю:

— Або мы пойдзем хрысціць дзіця да кура, або ідзі прэч з дома.

Алесю не падыходзіла ні адно «або». Дом, дзе яны жылі, з вялікім цяжкасцямі пабудаваў ён сам і, вядома, не для таго, каб яго пакінуць. Несці дзіця ў каталіц-

кі прыход было яшчэ большай недарэчнасцю.

— А што ты скажаш, бацька?

Лука Лукіч стукнуў малатком.

— А чаму не да папа?

— Ты хочаш маю дачку хрысціць у царкве?

— Не. Але няхай ведае твая цешча Мартона, што калі яна баба, дык я—дзед. А можа я хачу, каб мая ўнучка была праваслаўнай? Магу я мець такое жаданне?

— Дык ты ж гэтага не жадаеш.

— Вядома, не. Але дапусцім. Скажы ёй: яна ахрысціць дзіця ў касцёле, а ты на другі дзень—у царкве. Хай на вас, дурных, зарабляюць і поп і кура.

— У мяне няма грошай на двух гультаёў.

— Тады Гладзіс няхай не будзе дурніцай.

Алесь пераказаў слова бацькі жонцы. Гладзіс перадала іх маці. У адной сям'і ўзніклі дзве варожыя групouкі: каталіцкая і праваслаўная. Да першай, вядома, прымкнуў кура. Ен сказаў:

— Дзеці мае, бязбожнік павінен быць выгнаны з дома.

Кура добра ведаў, што можа адбыцца, калі Мартона абразіць пачуцці роса. Ен парай ёй сказаць зяцю:

— У Гладзіс ёсьць дзесяць жаніхоў. І бацькі іх багатыя, не такія, як твой шавец. Яна выбера любога, якога пажадае.

«Які мужчына пасля гэтага не пакіне дом, тым больш, горды роса»,—думала цешча. Яна добра ведала ўругвайскія законы: калі жонка пакіне мужа, яна не мае нікага права нічога ад яго патрабаваць. Але калі муж пакіне жонку, ён будзе плаціць і на дзіцё і на жонку. Ні кура, ні Мартона не маглі дапусціць, каб у крыўдзе апынулася дзіця каталіцкага бoga.

Лука Лукіч не клікаў на дапамогу папа. У свой час у канцэнтрацыйным лагеры

«Картуз-Бяроза», які быў створаны панам Пілсудскім для непакорных, такіх, як ён, прыйшоў да вываду: калі ўсявышні дазваляе караць так жорстка людзей толькі за тое, што яны хочуць жыць па-людску, то ён не мае намеру мець справу ні з богам, ні з яго слугамі на зямлі. Пакуль ён пакутаваў у лагеры, малады поп спакусіў яго прыгожую жонку. Ен пераканаў яе, што грэшнік Лука не вернецца са зняволення. А ён вярнуўся. Адшукаў сына і паехаў з ім ад крыўды і ганьбы ажно ва Уругвай. Сын вырас: высокі, прыгожы, як маці, і ўпарты, як бацька. Гладзіс пакахала яго і жылі б шчасліва, але каталіцкі бог не можа спакойна бачыць такое шчасце.

Лука Лукіч адклаў убок парваны чаравік:

— А ты вазьмі палку і прагані і жонку і цешчу к чорту. Дзіця толькі пакінь.

Алесь не знайшоў палкі, але ў момант сваркі выхапіў з кішэні рэвалвер, які яму належала, як банкаўскуму шрафёру.

Ідзі да сваіх жаніхоў, бо я за сябе не адказваю,—крыкнуў Алесь.—А яе,—Алесь рэзка павярнуўся да цешчы,—я не выпушчу жывой.

Мартона не паспела і перахрысціцца, кінулася ў дзвёры. Дачка за ёй.

— Ты добра іх пужануў,—уваходзячы праз некалькі хвілін у хату, сказаў Лука Лукіч.—Яны ледзь не зблізімяне з ног.

Заўважыўшы на твары сына смутак, супакоіў:

— Нічога, не турбуйся. Вернецца. А ўнучку я дагледжу. Толькі глядзі, цешчу больш на парог не пускай.

І Гладзіс вярнулася. Яна кахала Алеся, і ёй не патрэбны былі ні дзесяць, ні дваццаць іншых. Гладзіс папрасіла прафачэння ў мужа, і ён дараўваў.

— І жывуць яны цяпер шчасліва. А ўнучка—нарадаўца не магу,—сказаў мне Лука Лукіч. Ен нідаўна прыяджаў з Уругвай ў Кобрын наведаць родныя мясціны і расказаў гэтую сямейную гісторыю.


— Ну, а якому богу яны цяпер моляцца: праваслаўную ці каталіцкаму?—спытаў я жартам.

— Ніякаму не моляцца,—адказаў стары.

Леанід ПРОКША

Які прыход, такі і поп.

Мал. М. Залознага.



**Я**НА не спала. Яна чула ўсё — і як прастукалі па лесвіцы абцасы-шпілкі, і як шчоўкнуў замок сумкі — Iра даставала ключы ад кватэры, і як у пакой увайшлі двое... Яе дачка з незнамым маладым чалавекам. Яна сустрэла іх у пярэднім пакоі. І толькі-толькі збіралася, як заўсёды, абрушыць на дачку ўесь свой «зарад», як малады чалавек спыніў яе лёгкім жэстам рукі:

— Даруйце за позняе наведанне... Я вымушан быў праводзіць вашу дачку. Мы адзначалі дзень нараджэння. Не пускаць жа дзяўчынку ноччу адну.

Дзяўчынку... ноччу... адну... Яна нічога не адказала яму на гэтых словаў. Навошта ведаць незнамаму тое, абы чым ведае яна, маці, ведаюць суседзі... Яе Ira не баіцца хадзіць ноччу адна па вуліцах горада. Яна не баіцца ездзіць з незнамымі мужчынамі ў машынах і нават па чужых гарадах, бываць у рэстаранах. Яе дачка — дзяўчынка, па ўзросту школьніца... Яна магла быць сёлета ў дзесятым класе або вучыцца на першым курсе інстытута, магла быць швачкай ці ткачыхай, лабаранткай ці машыністкай... Магла быт праходзіць па вуліцах горда, як каралева. Магла бы... І ніколі бытадно брыдкае слова не прыліпла бы да яе, як ганебны ярлык...

Ветлівы малады чалавек яшчэ разы са два паяўляўся побач

пажадала змяніць... Адзіны бар'ер, які мог яшчэ і цяпер утрымаць яе на слізкім шляху, — аўтарытэт маці. Але такога бар'ера не было. Ён разваліўся, як кардонны домік. Калі? Хто ведае, хто можа ўстанавіць дакладна...

Можа тады, калі Ira ўпершыню задала маці пытанне: дзе мой бацька? І не начула адказу... У старэйшых — гэта яна ведала — бацька загінуў на фронце. Яна ж, Ira, нарадзілася пасля вайны... А можа тады рушылася першая цагліна ў мацярынскім аўтарытэце, калі начала дзяўчынка разумець, што маці яе была не надта разборлівая ў сваіх знаёмствах... То адзін чарговы «муж» з'явіцца ў дому, то другі... А потым праўльваліся, як у ваду, і ніколі больш не з'яўляліся ў дому. Яна не магла сказаць сваёй дачцы тых слоў аб дзяўчым гонары, абы жаночай вартасці, на якія мае права, павінна мець права кожная маці. Адзінае, што заставалася ў яе, — лаянка. Лаянка з раніцы да вечара. Але і тут яна не магла выйсці пераможцай. Пачынала маці, заканчвала дачка... І вось фінал. Ён, безумоўна, не харектэрны. Але ў даным выпадку так здарылася, з песні слова не выкінеш.

...На званок у кватэры Фадзеевых адчыніла дзвёры дзяўчына. І на хвіліну не паверылася пісьму маці. У першы момент нашага знаёмства яна здалася мне менавіта такай, якой яна

## ЧАЛАВЕК НАД АБРЫВАМ

з Iрай. А потым... Адбыўся суд пры закрытых дзвярах. Нават маці, шануючы яе пачуцці, не дазволілі прысутнічаць на гэтым судзе, на якім яе дачка фігурыравала ў якасці пацярпейшай. Як няпоўнагадовая. А малады чалавек з мяккім, прыемнымі голасамі автінавачваўся ў цяжкім злачынстве: яго паводзіны ў грамадстве былі ў вышэйшай ступені непрыстойнымі. І адной з яго партнёршай на гэты раз была Ira. Дзяўчынка, па ўзросту школьніца...

«Такое гора прыйшло ў нашу сям'ю, што словамі яго не выкажаш. З пятнаццаці гадоў мая дачка дрэнна паводзіць сябе. Кінула школу, уладкуеца на работу, папрацуе месяц-другі і таксама кідае, усё ёй не падабаецца, усюды ёй «не шануе», як яна гаворыць. Чамусьці ўсё дрэннае ліпне да яе, як смала. З'яўляеца ноччу дадому падвыпіўшая, а то і зусім п'яная, бясконца мяняе кавалераў: то быў у яе шафёр, то артыст, то нейкі падпалкоўнік у адстаўцы.

Я выгадавала, акрамя яе, траіх дзяцей, і нічога такога не ведала.

Што рабіць? Падкажыце, памажыце!..»

Такое пісьмо атрымала рэдакцыя ад Веры Пятроўны Фадзеевай. Што адказаць на яго?

Хіба не зразумееш гора, роспачы маці... Памагчы? Як і чым? Ды, магчыма, ужо запозна прагучала гэтая просьба?

...Расла дзяўчынка як дзяўчынка. Банты завязвала такія, як ва ўсіх, і кніжкі чытала тыя ж, што ўсе дзеци яе ўзросту. Расла малодшая, самая любімая ў маці дачка. То, што яна любімая, дзяўчынка зразумела вельмі хутка, бо ўсё, што не можна было старэйшым, дазвалялася ёй. У 12 гадоў, у тым узросце, калі старэйшая сястра ўжо была поўнай гаспадыніяй у хаце, Ira лічылася ўсё яшчэ маленькай. Абед гатавала і падлогу мыла сястра. У магазін хадзіла Ira — як жа, рэшта даставалася ёй на марожанае, на цукеркі. У шостым класе настаўніца ўпершыню выказала Веры Пятроўне сваю трывогу: глядзіце, маўляў, за дачкой... А ў сёмым, у чатырнаццаці гадоў, Ira на правах дарослай хадзіла ўжо на вячэрнія сеансы ў кіно, у школе перабівалася з «двойкі» на «тройку». А ў першы раз, калі ўбачыла яе маці з хлапчукамі на вуліцы і тут жа, у прысутнасці іх, накінулася, тая сказала, як адсекла:

— Не твая справа.

І сталі з таго часу гэтых словаў «не твая справа» ў дому самымі хадавымі. Сышло адзін раз — сыдзе і ў наступны. І нават у той дзень, калі маці сустрэла сваю пятнаццацігадовую Iru пад руку з мужчынам гадоў на дзесяць старэйшым за яе, да таго ж жанатым, яна таксама начула:

— Не твая справа. Што хачу, тое і рабіць буду.

Малодшая, самая любімая дачка прывыкла з першых дзён свайго жыцця рабіць тое, што яна хацела. Такая лінія паводзін была для яе натуральныя, яна дасталася ёй без цяжкасцей. Малая рабіла тое, што хацела, падрасла — і нічога не

«магла быць»... Высокая, стройная, з шапкай цёмна-каштанаўых валасоў, гордая дзяўчына.

Аднак гэта была яна, Ira, і ўсё тое, пра што пісала маці, абы чым рассказалі мы, таксама праўда. Мы толькі па зразумелых прычынах змянілі ў артыкуле ўсе імёны і прозвішчы.

— З мінулым пакончана,— сказала Ira пазней, пры нашай другой сустрэчы.

Яна з захапленнем расказвала мне, што вучыцца на курсах, што ёй вельмі падабаецца яе будучая прафесія, і што яна марыць толькі абы адным: хутчэй атрымаць пасведчанне і пажаць на працу куды-небудзь у іншы горад, туды, дзе ніхто не ведае яе, ніхто не папракне мінулым... Нават маці.

«Лёгкае» жыццё, якога паспытала Iryna ўволю, пакінула ў яе пачуццё агіды, расчаравання ў людзях, з якімі сустракалася, расчаравання ў самой сабе. Абы усім гэтым яна гаварыла з выглядам чалавека, які толькі-толькі ачуняў ад смяротнай хваробы. Не, яшчэ не вылечыўся, яшчэ толькі ачуняў. Гэта не поўная перамога, гэта толькі адзін крок да яе... Маленькі крок, але дай бог, як гаворыцца, каб быў ён у добры час...

...Расце ў сям'і дзяўчынка. Звычайнай дзяўчынке, бегае ў школу, чытае кніжкі... Якой вырасце яна, якой стане ў пятнаццаці, у семнаццаці гадоў, што перасліць у харектары: добрае насенне, кінутае школай, сям'ёй, ці вырвецца яна вось так, як Ira, з-пад волі бацькоў і павісне над бездзянню?

Некаторым бацькам вядома такое — аднойчы надыходзіць дзень, калі нават з дробязнай прычыны ваша дачка раптам зірне на вас спадылба, і вочы, як у вайчаняці, загарацца непакорным агенчыкам. І калі вам незразумела, чаму так адбылося, заклікайце на дапамогу сваю ўласную памяць... У трынаццаці ці ў чатырнаццаці гадоў вам здавалася, што вы ўжо дарослая, што ўсе бачаць гэтую, нездарма ж бясконца пайтаратуюць: якая вырасла! Нявеста. Даўно перамералі ўжо вы ўсе матчыны ўборы, паспрабавалі нават падмазаць чорным алоукам вочы, падфарбаваць тайком губы. Было такое? Прызнайцеся, было... І калі аднойчы маці, сустрэўшы вас на вуліцы з аднакласнікам, аблаяла вас тут жа пры ім, успомніце, якой крываўдай, якім сорамам залілася тады ваша сэрца. І калі маці прадоўжыла «такую лінію», калі і потым слова «кавалер» і «паненка» падалі на вас, як аплявухі, і калі да мацярынскай «атакі» нетактоўна далучыліся настаўнікі — успомніце, якое пачуццё азлобленасці, адчужэння ад усіх авалодвала вамі... У адных гэтае пачуццё можа не пакінуць асаблівага следу ў харектары, у паводзінах, у лёсе. А ў іншых... Калі маці здасца дзяўчынцы чужою, нядобраю, з якою потым ужо ніколі не зможа падзяліцца шчыра сваімі патаемнымі марамі, параіцца, як з сяброўкай, абы самым галоўным, дзяўчынка можа выбраць сабе ту дарогу, якую захоча сама. Тым больш, калі жыццё самой маці ці бацькоў не служыць для яе высокім узорам.

У блакноце яшчэ прозвішча. Прозвішча дзяўчынкі. Яно ўзята

не ў школе, гэтае прозвішча ўзята ў міліцыі. Валя К. Яе гісторыя нечым нагадвае гісторыю Іры Фадзеевай. Прауда, у Валі ёсьць бацька. Але і яе «слізкая дарожка» пачалася з аднаго нейкага моманту, які адараўаў дзяўчынку ад уплыву сям'і, ад школы і прымусу шукаць рыхыкоўныя прыгоды ў цёмных пад'ездах чужых двароў. Была, напэўна, нейкай дробязь, якую не заўважылі, прагледзелі бацькі, быў першы штуршок.

Дробязі... Як мала надаем мы ім значэння ў нашым штодзённым жыцці, як мала сочым за сабой. За кожным сваім словам, за кожным учынкам. Збяруцца за столом гості, дзяцей «выселяць», як і належыць, у другі пакой. І вось падгуляўшая злёгку кампанія забаўляеца чарговым анекдотам, а там, у другім пакоі, ёсьць вуши, для якіх гэты анекдот заўтра стане свежай навіной у класе... «Паслухайце, дзяўчаткі, што я раскажу. Адзін муж паехаў у камандзіроўку, а жонка яго...» Бацька размаўляе па тэлефоне з прыяцелем ці са знаёмай, а вочы яго дачкі, што хвіліну назад быў прыкуты да кніжкі, вось ужо забегалі, загарэліся цікаўнасцю. І калі на заўтра маці будзе дапытвацца, чаму бацька прыйшоў позна, яна прамаўчыць, яна не падымет галавы ад кніжкі. Але будзьце ўпэўнены, яна ведае, на якой «нарадзе» засядзеўся яе бацька да трох гадзін начыні...

Расце і ў вашай сям'і дзяўчынка... І ніхто ніколі дакладна не скажа вам, дзе і калі можа яна вось так «паслізнуцца», як гэта здарылася з Ірай. Калі вы хоць на адну хвіліну дазволіце сабе забыць, што ўсё ваша жыццё — гэта люстэрка, у якое глядзіцца ваша дачка. Бадай, вось гэта і ёсьць самае галоўнае. А яшчэ... Гавораць, што не абавязкова ведаць усе асновы пі-халогіі дзіцяці і прынцыпы педагогікі, каб выхаваць дачку чалавекам з маральна ўстойлівым харектарам. Магчыма, гэта

і так. Але вось падрыхтаваць сваю дачку да жыцця павінна ўмець кожная маці. На дапамогу ёй павінна прыйсці школа. Не ва ўсіх яшчэ школах умеюць тактоўна, разумна і чула размаўляць з дзецьмі на тэмы, якія звычайна ліцацца вельмі і вельмі небяспечнымі. А то і настаўнікі, бывае, могуць, як некаторыя бацькі, адштурхнуць ад сябе раз і назаўсёды дзяўчынку грубым папрокам, недалікатным умяшаннем у справы, што патрабуюць асцярожнага, тактоўнага падыходу. Але гэта ўжо тэма для спецыяльнай размовы... Можна толькі дадаць яшчэ, што, першым пісаць гэты артыкул, я запытала ў некаторых дзяўчынак з мінскіх школ, у вучаніц сёмых, восьмых класаў: ці былі ў іх у школе, у класе з настаўнікамі гутаркі прыкладна на такія тэмы — аб каханні, аб дружбе з хлопчыкамі, аб тым, навошта і чаму патрэбна дзяўчынкам берагчы свой гонар, як трymаць сябе на людзях...

— Пакуль што не...

Безумоўна, такія гутаркі калі-небудзь будуць. Але ці не занадта позна? Ці не тады ўжо, калі «звесткі» аб жыцці, уяўленні аб многіх рэчах народзяцца ці самастойна, ці пад дрэнным уплывам.

Пытанні, якія мы паспрабавалі закрануць у гэтым артыкуле, настолькі складаныя, што гатовых рэцэптаў на кожны асобны выпадак не знайдзеш. У выхаванні дзяўчынак, як і наогул у выхаванні, няма шаблону, няма гатовых рэцэптаў. Гэта вядома ўсім. Але ёсьць рэчы, якія павінны хваляваць кожную маці... Аб якіх яна павінна помніць. Калі ў доме яе расце дзяўчынка, калі яна задумваецца над будучынай дачкі, калі не хоча «ўпусціць момант», як здарылася гэта ў сям'і Фадзеевых і здарецца, на жаль, яшчэ ў некаторых сем'ях.

А. УЛАДЗІМІРАВА



## ФІЗКУЛЬТУРА ЖАНЧЫН ПАСЛЯ РОДАЎ

Гімнастыка ў пасляродавым перыядзе садзейнічае аднаўленню не толькі зневядыагічнага выгляду жанчыны, але і нармальных функцый арганізма, яго працаздольнасці.

Але сярод жанчын бытуе памылковая думка, што жывот пасля родаў можна падцягнуць толькі ў выніку нашэння карсета або пояса. Ахвайрай гэтага ўкаранелага погляду сталі многія маладыя жанчыны, якія, упусціўшы пасляродавы перыяд, каб нармализаваць сваю мускулатуру і скру, на ўсё жыццё засталіся з расслабленай мускулатурай і адвеслым жыватом.

Не трэба забываць, што нашэнне пояса пасля родаў аказвае толькі часове дзеянне.

### ПРЫКЛАДНЫ КОМПЛЕКС ГІМНАСТЫЧНЫХ ПРАКТЫКАВАННЯЎ ДЛЯ ПАРАДЗІХ

А. Практыканне для другога і трэцяга тыдня пасляродавага перыяду.

1. Зыходнае становішча — ногі пасобку, рукі выцягнуты ўздоўж цела.

Падняць рукі ў бакі, пальцы сціснуты ў кулак. Адвесці рукі назад. Нахліць корпус назад — удых. Вярнуцца ў зыходнае становішча — выдых. Паўтарыць практиканне 3—4 разы.

2. Зыходнае становішча — асноўная стойка.

Трымаючыся правай рукой за спінку крэсла, падняць левую ногу наперад і адвесці левую руку назад; адвесці левую ногу назад, а левую руку падняць уверх; вярнуць ногу і руку ў зыходнае становішча. Дыхаць раўнамерна.

Тое ж самае паўтарыць для правай ногі і правай рукі, тримаючыся за спінку крэсла левай рукой. Практыканне прарабіць 2—3 разы для кожнай ногі.

3. Зыходнае становішча — ногі пасобку, рукі выцягнуты ўздоўж цела.

Нахліць корпус улева, далоні на патыліцы — удых. Вярнуцца ў зыходнае становішча — выдых. Практыканне паўтарыць 2—3 разы для кожнага боку.

4. Зыходнае становішча — легчы на жывот, абавіраючыся на локці.

Прыўзняцца, абавіраючыся на пальцы ног, на далоні і перадплеччы. Вярнуцца ў зыходнае становішча. Дыхаць раўнамерна.

хаць раўнамерна. Практыканне паўтарыць 3—4 разы.

5. Зыходнае становішча — легчы на спіну, ногі сагнуть у каленях, рукі выцягнуты ўздоўж цела.

Прыўзняць таз, напружаючы мышцы таза. Вярнуць таз у зыходнае становішча, расслабіць мышцы — выдых. Практыканне прарабіць 3—4 разы.

6. Зыходнае становішча — легчы на спіну, рукі выцягнуты ўздоўж цела да лонімі ўніз.

Сагнуть левую ногу ў калене пад прымым вуглом, выпрастаць яе і апусціць на падлогу. Тое ж самае прарабіць правай ногой. Практыканне паўтарыць 3—4 разы.

7. Зыходнае становішча — легчы на спіну, рукі выцягнуты ўздоўж цела.

Сагнуть ногі ў каленях і наблізіць да жывата. Калені развесці ў бакі, падтрымліваючы іх рукамі, і затым злучыць. Вярнуць ногі ў зыходнае становішча. Практыканне паўтарыць 3—4 разы.

8. Практыканне для чацвёртага і пятага тыдняў пасляродавага перыяду.

1. Зыходнае становішча — асноўная стойка, рукі апусціць па швах.

Падняць рукі праз бакі ўверх, злу-

чыць кісці рук тыльным бокам. Злёгку нахіліца назад—удых. Вярнуцца ў зыходнае становішча—выдых. Практыкаванне паўтарыць 3—4 разы.

2. Зыходнае становішча—асноўная стойка.

Трымаючыся правай рукой за спінку крэсла, падняць левую нагу, выцягнуць яе ўперад, левую руку адвесці назад. Адвесці левую нагу назад, а левую руку падняць уверх. Вярнуць нагу ў зыходнае становішча. Дыхаць раўнамерна.

Тое ж самае прарабіць правай ногой. Практыкаванне паўтарыць па 2—3 разы для кожнай ногі.

3. Зыходнае становішча—ногі пасобку, руکі апусціць уздоўж цела.

Трымаючы далоні на патыліцы, нахіліцу корпус улева—удых. Выпрастацца, руکі апусціць уніз. Практыкаванне прарабіць 2—3 разы ў кожны бок.

4. Зыходнае становішча—сесці на падлогу, абапіраючыся ззаду аб падлогу рукамі. Прыпадымаць таз ад падлогі (тулава і ногі выцягнуты ў прямую лінію). Вярнуцца ў зыходнае становішча. Рух паўтарыць 3—4 разы.

5. Зыходнае становішча—легчы на падлогу, рукі выцягнуць уздоўж цела.

Сагнуць ногі ў каленях, выпрастаць іх і падымаць (не менш чым на 45°) без вялікіх намаганняў. Апусціць іх на падлогу. Практыкаванне прарабіць 3—4 разы.

6. Зыходнае становішча—легчы на падлогу, ногі сагнуць у каленях.

Абхапіўшы рукамі ногі, развесці калені ў бакі, аказваючы процідзеянне рукамі і крыху прыўзняць галаву. Злучыць калені, аказваючы процідзеянне рукамі з унутранага боку калені. Практыкаванне выкананае па вольна. Дыханне раўнамернае. Паўтарыць 3—4 разы.

В. Практыкаванні для шостага, сёмага і восьмага тыдня паслярадава-га перыяду.

1. Зыходнае становішча—рукі на пояс.

Падняць нагу, сагнутую ў калене. Выпрастаць яе, зноў сагнуць у калене і апусціць уніз. Дыханне раўнамернае. Тое ж самае прарабіць для другой ногі. Практыкаванне паўтарыць 2—3 разы кожнай ногой.

2. Зыходнае становішча—ногі пасобку, руکі на пояс.

Нахіліцу корпус улева. Вярнуцца ў зыходнае становішча, зрабіўшы кругавы рух улева. Дыханне раўнамернае. Практыкаванне паўтарыць 2—3 разы ў кожны бок.

3. Зыходнае становішча—легчы на падлогу, абапіраючыся на рукі, сагнутыя ў локцях паралельна корпусу, ногі выцягнуць. Прывезняць галаву і цела, абапіраючыся на далоні і пальцы ног,—удых. Вярнуцца ў зыходнае становішча—выдых. Прара-біць 3—4 разы.

4. Зыходнае становішча—легчы на спіну, рукі выцягнуць уздоўж цела.

Падняць ногі ўверх, не зтінаючы ў каленях, затым апусціць. Дыханне раўнамернае. Практыкаванне паўтарыць 3—4 разы.

(З часопіса «Балгарская жанчына»).

## РАДЫКУЛІТ

Пад гэтай назвай вядома захворванне карэнъчыкаў спіннога мозгу. Найбольш часта паражаютца заднія карэнъчыкі паяснічна-крыжавага аддзела, тады хвароба характарызуецца болем у паясніцы і па заднай паверхні нагі (ішыяс). Пры гэтым у вострым перыядзе боль больш інтэнсіўны, упарты, працяглы, які ўзмацняецца пры любым напружанні, руху. Хворыя ў гэтай стадіі хваробы становяцца непрацаздольнымі і часам маюць патрэбу ў даглядзе.

Радыкуліт часцей узікае ў людзей сярэдняга ўзросту, якія займаюцца фізічнай працай. Ён можа рацыдаваць, г. з. аднаўляцца, асабліва часта ў халодную пару года. Пераахаладжэнне, як і фізічнае напружанне, садзейнічае прайўленню захворвання. Прывычай хваробы могуць быць розныя як вострыя, так (часцей) і хранічныя інфекцыі—ангіна, рэуматызм, захворванне малога таза (асабліва ў жанчын); траўмы, змены пазваночніка (спандылоз, спандылаартроз, дыскапаты), пухліны і інш. Можа быць спалучэнне некалькіх неспрыяльных момантаў. Часам для таго, каб устанавіць прывычны захворвання, даводзіцца праводзіць даследаванні ва ўмовах стационара бальніцы.

Для лячэння радыкуліту вядома шмат спосабаў і сродкаў. Аднак барацьба з болем з'яўляецца толькі неабходнай меры палегчання пакут хворага. Поўнага ж поспеху можна дасягнуць толькі тады, калі праводзіцца прывычнае лячэнне, правільны выбор якога з улікам перыяду хваробы і цячэння яе ў гэтага хворага можа быць забяспечан урачом.

Эфектыўным бывае і курортна-санаторнае лячэнне, якое параіць урачу.

Нярэдка хвормы на рэцыдывуючы радыкуліт карысна змяніць месца працы на больш адпаведнае. Вырашае пытанні працаўладкавання ўрачэбна-прacoўная экспертыза.

Як вынікае з вышэйсказанага, хворыя на радыкуліт павінны лячыцца, каб пазбегнуць магчымых ускладненняў, толькі пад назіраннем і контролем урача.

Дацэнт ЮРАЦКАЯ

## КРЫНІЦЫ ВІТАМІНАЎ ЗІМОЙ

Як трэба харчавацца зімой, каб забяспечыць нашаму арганізму дастатковую колькасць вітамінаў?

Перш за ёсё трэба есці хлеб грубага памолу, у якім ёсць вітамін В<sub>1</sub>. Салені таксама незаменныя па сваіх смакавых і пажыўных якасцях і высокай наяўнасці вітамінаў. Асабліва карысная і здаровы хвормы квашаная капуста. Яна багата вітамінам С, а расол утрымлівае вітамін В і рэчывы, якія садзейнічаюць ператраўленню ежы. Даставішы качан капусты з бочкі, трэба адразу ўжыць яго ў ежу. Смачныя і пажыўныя стравы—боршч і салата з квашанай капусты. Дыэтолаг прафесар Пеўзнер раіць пры калітах салату з квашанай капусты.

Гарбузы таксама вельмі карысныя.

Іх можна пячаць, варыць, рабіць з іх начынку для салодкіх пірагоў. Гарбузы багаты правітамінам А (які ў арганізме ператвараецца ў вітамін А), вітамінамі В і С і каштоўнымі мінеральнымі рэчывамі.

Замарожаныя фрукты і гародніна добра захоўваюць свае вітаміны. Размарожваць іх трэба хутка, у эмаліраванай або алюмініевай пасудзе, прыварыць класці ў вар. Кансервы з гародніны змяншчаюць высокі працэнт вітамінаў.

У шпінаце змяншчаецца шмат жалеза, солей калію, а таксама правітамін А і вітамін С. Морква багата мінеральнымі солямі і правітамінам А. З морквы можна прыгатаваць салату—нацерці на тарцы і размяншы з нацёртай рэпай або нашаткованай капустай. Маленькім дзесяцім вельмі карысны пюре і суп з морквы. Хатнія гаспадыні павінны прывыкнуць дадаваць у кожную страву нацёртую на тарцы моркву, папярэдне абсмажыўшы яе ў масле, або сок з морквы. Гэта не толькі надае страве, асабліва супам, прыемны колер, але і ўзбагачае іх вітамінамі. Буракі змяншчаюць шмат мінеральных солей і бетаіну, які з'яўляецца крыніцай халіну, што адигрывае важную ролю ў абмене рэчывамі. Яны маюць немалое значэнне для харчавання дзяцей, садзейнічаюць іх росту і лепшаму засваенню вітаміна В<sub>12</sub>. Бульба багата вітамінам С, які захоўваецца лепш за ёсё прыварыць на лупінах і разбураеца больш за ёсё пры смажанні. Яблыкі—каштоўная крыніца вітамінаў зімой. Шыпшина—дзяшовая і даступная ўсім крыніца вітаміна С. З яе можна прыгатаваць настой. Закіпяціць у каструлі дзве шклянкі вады, пакласці ў яе дзве сталовыя лыжкі сушанай шыпшины і пакінуць на агні на 20 минут. Затым зняць з агню і патримаць некалькі гадзін у цёмным і халодным месцы. Піць замест вады (можна дадаць туды цукар).

Некаторыя людзі ўжываюць розныя вітамінныя прэпараты. Яны, вядома, карысныя, але трэба ведаць, што натуральныя крыніцы вітамінаў змяншчаюць таксама іншыя рэчывы (солі, ферменты), якія ўзмакніяюць іх дзеянне.

## ПАРАДЫ КАСМЕТОЛАГА

### У МАРОЗНЫЯ ДНІ...

Ці ведаецце вы, што ў ветраныя марозныя дні перад выхадам на вуліцу, асабліва на лыжную прагулку або на каток, неабходна змазаць твар ахоўным крэмам. Трэба ўжываць крэмы, у склад якіх не ўваходзіць вада, бо яна садзейнічае хутнаму азноўбу скуры. Да тых крэміў адносяцца: «Молодост», «Приз», «Личная помада», «Земляничны». Тым, у каго вельмі тонкая скора твару, якая хутка мерзне, апрача пералічаных крэміў, можна рэнамендаваць топлене ўнутране сала — гусінае, свіное, ялавічнае або чысты вазелін.

Асабліва трэба берагчы ад абларожвання дзяцей, у якіх скора твару далікатная і тонкая. Зімой кожная маці павінна заўсёды мець пад рукамі слоічак з ператопленым унутраным салам (лепш за ёсё гусінім) або з вазелінам.

# КУЛІНАРЫЯ

## КРАКЕТЫ СА СВІНІНЫ

Свініну разам з рэпчатай цыбуляй прапусціце праз мясарбку. Дадайце сырое яйка, соль і старанна перамяшайце. З фаршу сфармуйце шарыкі, запаніруйце іх у пшанічной муцэ, пакладзіце на бляху, змазаную маслам, і патушыце пры сярэднім нагрэве. У канцы тушэння дадайце крыху булёну і давядзіце кракеты да гатоўнасці.

Гатовыя кракеты падаюць са складаным гарнірам (смажаная бульба, тушаная капуста, зялёны гарошак) і паліваюць сокам, які атрымаўся пры тушэнні кракетаў.

Свініны 600 г, адно яйка, дзве цыбуліны, 1 ст. лыжку муки пшанічной, 1 ст. лыжку тлушчу, соль.

## СМАЖАНІНА

Свініну наразаем крыху буйней, чым на бефстроганаў, абсмажваем разам з рэпчатай цыбуляй, дадаем крыху булёну, спецыі і тушым у закрытай пасудзе. Падаем страву з гарнірам і чырвоным або таматным соусам.

Смажаніна атрымліваецца смачная, захоўваецца скарынка.

## КАТЛЕТЫ З ГУСІ, ФАРШЫРАВАНЫЯ ПЯЧОНКАЙ



Мякаць гусі прапусціце праз мясарбку, дадайце соль, перац, пшанічны хлеб, замочаны ў малаці, яйка. Перамяшайце і яшчэ раз прапусціце праз мясарбку. Зрабіце ляпёшкі, на сярэдзіну кожнай з іх пакладзіце фарш і сфармуйце катлеты. Для прыгатавання фаршу сала накрышице і абсмажце з накрышанымі рэпчатай цыбуляй, морквай, пятрушкай і пячонкай (папярэдне зняўшы з яе скурку). У гатовы фарш дадайце віно (1 ст. лыжку), астудзіце і два-тры разы прапусціце праз мясарбку з дробнай рашоткай.

Яблыкі (папярэдне выразаў-

шы сярэдзіну) пакладзіце на скавараду, змазаную маслам, і ўліце крыху вады; у паглыбленні ад насенных каробак пакладзіце цукровы пясок, зменшаны з тоўчанай карыцай. Яблыкі запячыце.

Катлеты змачыце ў яйку, запаніруйце і абсмажце. У духоўцы давядзіце да гатоўнасці.

Катлеты падайце на стол на блюдзе, навокал пакладзіце печаныя яблыкі, паліце сметанковым маслам і аформіце зяленівам.

Гусь паўвытырыбушаная, малака або вады  $\frac{1}{4}$  шклянкі, хлеба пшанічнага 100 г, яйка 1 шт., тлушчу 2 ст. лыжкі, масла сметанковага 2 ст. лыжкі; на фарш: пячонкі 100 г, цыбулі рэпчатай 1 шт., сала 50 г, яблыкі, цукар 4 ст. лыжкі, карыца.

## САЛАТА З МОРКВЫ

Моркву надзярыце на тарцы з буйнымі адтулінамі, пасыпце соллю (калі морква недастат-



кова салодкая, дадайце цукар і запраўце смятанай або маянэм. Аформіце чарнаслівам, размочаным у вары.

Салату з морквы можна прыгатаваць і з яблыкамі або з рэпай.

Морквы 300 г, смятаны 4 ст. лыжкі, цукар 1—2 чайнія лыжкі, чарнасліву 40 г.

## БУЛЬБА З СЫРАМ

Клубні бульбы (сярэднія велічыні) адварыце ў падсоленай вадзе, адвар зліце, а бульбу абсушыце. Паліце яе растопленым маслам, пасыпце дробна нашаткаваным зяленівам кропу і цёртым сырам.


Бульбы 800 г, сыру 150 г, масла сметанковага 3 ст. лыжкі, кроп, соль па смаку.

## АБ ТЫМ, АБ СІМ...

Памыйце абажур настольнай лямпы з пергаменту вільготнай, добра выціснутай губкай і мылам, а затым пратыце чистай губкай. Калі абажур высахне, натрыце да бліскучким шматком тканіны, а пры неабходнасці пакрыйце бісклерным лакам, які вы можаце набыць у любым магазіне фарбаў.

Прапрызінены фартух, у якім вельмі добра гаспадарыць на кухні, трэба час ад часу праціраць ад кропель тлушчу. Спачатку асцярожна пратыце яго вільготнай губкай, а потым чыстым шматком тканіны.

Падранае месца на прапрызіненым плашчы або фартуху можна закрыць такім чынам—асцярожна сцягніце краі дзіркі і наляпіце з левага боку кавалак пластыру патрэбнай даўжыні і колеру.



Чыстка коміна ад сажы даволі непрыемны занятак. Але калі час ад часу запальваць яркі агонь у топцы пліты і кідаць туды рэшткі рознай гародніны і лупіны бульбы, то ў далейшым будзе менш асядаць сажы ў коміне.

Фланелевыя мужчынскія кашулі лепей за ўсё мыць у цеплаватай мыльнай вадзе і што самае галоўнае—не мяць і не церці моцна тканіну. Гэты від тканіны не пераносіць звычайнага мыцця на пральную дошцы. Пасля мыцця не трэба моцна выкручваць кашулю, лепей за ўсё расправіць яе і вільготнай перакінуць праз вяроўку. Калі высахне, прасаваць з левага боку ўмерана нагрэтым прасам і на пароўнальна мяккай дошцы. Так лепш захаваць добры выгляд кашулі.

Жоўтую пляму пасля гарачага праса пратыце некалькі разоў запар растворам буры (шклянка вады і лыжка буры), а затым бялізу ў гэтым месцы прапалашыце чистай вадой. Прасаваць адразу, пакуль не высахла!

Абабітую канапу або крэсла не рэкамендуецца чысціць шчоткай. Трэба ўзяць гумавую губку і папярэдне змачыць яе ў слабым растворы воцату. Вядома, губку трэба добра выціснуць і затым правесці па аблукі канапы або крэсла. Яна будзе добра «ўбіраць» частачкі пылу і асвяжаць колер тканіны. Калі аблукі на мэблі чысціць шчоткай, пыл падымаецца ў паветра і зноў асядае на рэчы.

На кухні звычайна збіраецца пара і асядае вільгацію на сценах. Каб пазбегнуць гэтага, прымачыць да абажура лямпы, што звісае са столі, губку, якая і будзе паглынаць пару.

У выпадку, калі ў вас няма дошкі, каб прасаваць рукаў і проймы адзення, выкарыстайце вялікую качалку для качання бялізы або бутэльку, але папярэдне абкрупіце іх тоўстым ручніком.

Вазу або бутэльку з вузкім горлачкам цяжка чиста памыць. Напоўніце яе папярэдне воцатам, разбаўленым вадой з невялікай колькасцю солі. Гэту сумесь пакіньце ў пасудзе на дзень-два, а потым памыйце як звычайна.

[Пераклад з сербскай мовы В. КУЗНЯЦОВАЙ].

# КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ • КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

## ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!

Вы падлісаліся ўжо на наш часопіс! Напамінаем Вам, што падліска на часопіс «Работніца і сялянка» на 1965 год прымаецца ўсімі паштовымі аддзяленнямі.

## ДА ВЕДАМА ПАДЛІСЧЫКАУ ЗА МЕЖАМІ НАШАЙ РЭСПУБЛІКІ.

Падліску на часопіс вы можаце аформіць у сябе на месцы. «Работніца і сялянка» ў алфавітным каталогу газет і часопісаў, якія выдаюцца ў Савецкім Саюзе, лічыцца пад індэксам 74995 на 77 старонцы.

Падлісная ціна: на год — 2 р. 16 к.  
на 6 месяцаў — 1 р. 08 к.  
на 3 месяцы — 54 кап.

## ДЛЯ ВАС, МУЖЧЫНЫ

Калі вы ўвесь час курыце, выцісніце звычайную колькасць зубной пасты і яе таксама зверху папырскайце растворам перакісу. Асцярожна пачысціце зубы. Гэтым сродкам вы не толькі вернеце зубам белы колер, але і ліквідуеце непрыемны пах нікаціну.

## ГУМАР



Без слоў.



— Ты да гэтага часу будзеш сцвярджаць, што даў гасцям наш новы адрес?  
Мастак В. Чыжыкаў.

Пасварыліся.

Іграюць у чатыры руны.



## КРАСВОРД-КРЫПТАГРАМА „ЛІТАРАТУРА“

1. Савецкая пісьменніца. 2. Беларускі паэт, аўтар паэм «Вечер з Волгі». 3. Аповесць Л. Сейфулінай. 4. Беларускі пісьменнік, аўтар рамана «Серадзібор». 5. Аповесць Гоголя. 6. Род вірша. 7. Раман Ф. Гладкова. 8. Аўтар рамана «Чайна». 9. Аўтар рамана «Журбіны». 10. Герой рамана А. Ганчара «Сцягносцы». 11. Твор Я. Коласа. 12. Камуніст у рамане М. Шолахава «Ціхі Дон».

Калі слова красворда будуць разгаданы правільна, то ў цэнтры малюнка прачытаеце крыптараму, дзе зашифраваны слова А. М. Горнага. Першая (верхняя) лічба абазначае нумар слова, другая (ніжняя) — парадковую літару ў слове.

Складлі Тамара і Рыгор ЯКУШЫ.

### АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У № 11

Па гары занталі: 6. Караваёў. 7. Спурт. 9. «Авангард». 10. Дыск. 12. Пат. 13. Велагоні. 16. Рака. 19. Ракетка. 20. «Спартак». 22. Капітонаў. 24. Аут. 27. «Дынама». 28. Акрабат. 29. Атака. 32. Брас. 35. Глотаў. 36. Молат. 39. Гіра. 40. Сентар. 41. Граната. 43. Скіф. 44. Дыван. 46. Гол. 47. Прэс. 48. Сальта. 49. Таль. 50. Сетка. 51. Конь. 52. Кроль.

Па вартыках: 1. Накаут. 2. Каманда. 3. «Даўгава». 4. Іпадром. 5. Крос. 8. Адвага. 11. Варатар. 14. Ітніна. 15. Старт. 16. Рапіра. 17. Корт. 18. Баскетбол. 19. Рэкорд. 21. Ялін. 23. Хватка. 25. «Тарпеда». 26. Штанга. 30. «Аракат». 31. Стойка. 33. Ромін. 34. «Самалёт». 37. Турнін. 38. Валчэцкая. 42. Аванланг. 43. Слалам. 45. Нета. 47. Парктэр. 50. Слон. 51. Каноэ.

На першай старонцы вокладкі: каляровае фота Т. Апанынай.

На апошняй старонцы вокладкі: карціна мастака М. Ліхачова «Выходны дзень у калгасе».

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 13615. Журнал «Работница и крестьянка»  
на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Падп. да друку З/XII-64 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.  
Папера 60×90<sup>1/2</sup>. Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект. 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара, аддзела прамысловасці — 6-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі і культуры — 6-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда», Мінск. Ціна 18 кап.  
Дадатак — выкрайка. 180390 экз. Зак. 557

50489

74995.

